

5 91

Ба 26 274

К. ГАРАБУРДА



# СУСЬВЕТ і ЗЯМЛЯ


ПАДРУЧНІК  
ДЛЯ 4-га ГОДУ НАВУЧАННЯ

688

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖЛАЙНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1929

19.

6855



~~БА26905~~

91

Ба26274

К. ГАРАБУРДА

# СУСЬВЕТ і ЗЯМЛЯ

ПАДРУЧНІК  
ДЛЯ 4-ГА ГОДУ НАВУЧАНЬНЯ

Навуковым Мэтодкомам пры НКА  
Беларусі книга дапушчана ў якасці  
падручніка для 4-га году навучанья  
школы 1-га концэнтру

Бел. паддэй  
НВ. 1953 № 54 26274  
1929 г.



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1929

Друкавана ў друкарні  
Беларускага Дзяржаўн.  
(-) Выдавецтва (-)  
Заказ № 6. 25.000 экз.  
Галоўлітбел № 2041.

25.11.2009

## ПРАДМОВА

*Съветабудова або пачаткі астрономії, як кажа проф. Н. Каменшчыкаў, наука, у якой об'екты нагляданья знаходзяцца на вялікіх адлегласцях, а зъявы адбываюцца толькі ў пэўны час.* Такім чынам, настаўнік тут мае параўнаўча цяжкі для нагляданья матэрыял, аднак справа настаўніка заключаецца ў тым, каб памагчы вучню самастойна назіраць нябесныя зъявы. Для гэтага ня трэба ні тэлескопа ні другіх складаных прылад. Трэба прывучыць вучня назіраць простым вокам з простымі прыладамі. Ня трэба асабліва імкнуцца дабівацца дакладнасці, бо пагоня за ёю схавае асновы самое зъявы і перашкодзіць вучню самастойна знайсьці ісьціну. У час працы настаўніку канечна трэба мець книгу А. Б. Якобсон „Астрономические наблюдения”, выданыне „Работника Просвещения”. Гэта книга зробіць настаўніку вялікую дапамогу.

Даны падручнік—праца компіляцыйнага характару. Пісаўся ён вельмі съпешна і таму, зразумела, мае шмат хібаў, якія можна выправіць толькі ў практичнай рабоце. Усе заўвагі настаўнікаў-практыкаў аўтар прыме з вялікай падзякай.

Менск. Верасень 1928 г.

Аўтар.

ШКА  
СЪП  
ДЗЕ

АДИ  
ВЫ  
ЧЫК  
ПЛУ  
НЯ  
КАМ

НЕД  
СЕН  
ХАР  
ДРУ  
ЛОМ  
ЯН  
НЕЧ  
ЗОР

МЕР  
ЯКИ  
ТОР

НЕ  
ТО  
РУ

# I. ЗЯМЛЯ Ў СОНЕЧНАЙ СЫСТЭМЕ

## Зямля—дзіця сонца

### Заданыі.

1. Вазьмече шклянку з вадою, налеце ў яе алею. Нахілеце шклянку на бок (каб алей не перашкальдаў) ды налеце ў ваду съпрытысус. Алей будзе асядаць. Паглядзеце, якую форму набудзе алей.

2. Вазьмече каменчык. Прывяжэце яго моцна да гумалясткі. Адштурхнече яго ад рукі, не выпускаючи гумалясткі з рукі. Што вы бачыце? Пачнече круціць гэты каменчык вакол рукі. Каменчык зноў адыйдзе ад пальцаў і будзе круціцца вакол рукі на пэўнай адлегласці. Ці падыйдзе ён да пальцаў, пакуль вы яго ня спыніце? Што трymае каменчык каля пальцаў? Што не дае каменчыку наблізіцца да пальцаў, покуль вы яго круціце?

3. Выйдзіце ўвесну паслья заходу сонца на двор і знайдзеце недалёка ад таго месца, дзе зайшло сонца, вельмі яскравую бляосенькую і прыгожую зорку. Яна відаць бадай адразу паслья заходу сонца і дае роўнае съятло. Паглядзеце на якую-небудзь другую зорку. Ці не адрозніваецца гэтая зорка ад першай съятлом? Якое яна дае съятло? Першая зорка называецца плянэтай. Яна—цела ўсёмае, яя мае ўласнага съятла, а толькі адбівае сончнае съятло. Другая зорка мігціць у ваччу. Гэта сапраўдная зорка. Яна, бы тое вогнішча, съвеціць сваім съятлом.

4. Вазьмече малаток і пачнече ім біць па якім-небудзь прадмече. Бече доўга і шпарка. Памацайце малаток і прадмет, па якім білі. Што з імі сталася?

5. Зайдзеце ў кузню і панаглядайце, што хутчэй стыне—тонкі нарог ці тоўсты кавалак жалеза?

Вывучаючы сусьвет, вучоныя заўважылі, што ўсе плянэты рухаюцца вакол сонца ў адзін і той самы бок, і ў той-жэ самы бок круціцца сонца. Мала таго, усе яны рухаюцца амаль у аднай і тэй самай роўніцы. Гэта, значыць,

ужо не выпадковасьць. Гэта пераконвае нас у тым, што ўсе плянэты маюць агульнае паходжэнье і ў далёкім мінулым складалі адно цэлае.

Так яно і ёсьць.

Быў час, калі сонца і плянэт ня было, а ўся матэрыя, з якой яны цяпер складаюцца, была аднай цэлай туманнасцю. Гэтая туманнасць займала вялізарную прастору і выходзіла далёка за межы цяперашняй плянэты Нэптуна. Уся гэтая распыленая маса матэрыі паволі вярцелася, была ў руху (у прыродзе нідзе няма спакою!). Сіла цяжэньня прымусіла злучыцца некалькі суседніх блізкіх частак, якія ад гэтага набылі большую моц і пачалі мацней прыцягваць да сябе іншыя часткі.

У асяродку хмары матэрыі (туманнасці) стварыўся шчыльнаваты камячок, асяродкавае ядро. Ён усё павялічваўся, рабіўся больш шчыльным і ўсё з большай сілай прыцягваў да сябе распыленыя часткі матэрыі. Павялічвалася сіла прыцягнення, дзякуючы чаму часткі матэрыі падалі на асяродкавы камячок больш шпарка.

Калі мы пачнем біць малатком па якім-небудзь прадмеце, дык і малаток і прадмет награваюцца. Зразумела, што нязылічоная колькасць частак матэрыі, якія зваліваюцца на асяродкавы камячок усё ў большим і большым ліку і ўсё з большай і большай сілай, паступова награвалі камячок, распальвалі яго. А часткі ўсё зваліваліся, шчыльнаватая матэрыя камячка ад гэтага распалілася да стану, у якім дае съятло.

Раз камячок мог утварыцца ў адным месцы туманнасці, то ён мог утварыцца дзе-небудзь і ў іншым месцы, праўда, вельмі выдаленым ад нашага камячка, бо інакш ён не паспей-бы набыць больш-менш значную велічыню,— яго прыцягнуў-бы наш першы камячок.

Пачынаеца барацьба прыцягнення, у выніку якой два камячкі прыцягваюцца адзін да аднаго. Яны ўдараюцца адзін аб адзін; і калі гэты ўдар цэліў ня ў самы асяродак камячка, а ў бок (калі ўдар быў наўкосны), то з усёй гэтай матэрыяй адбыліся наступныя тры зъявы: папершае, уся маса павялічылася; падругое, ад сустрэчнага ўдару гарачыня яе надзвычайна ўзынялася, і, нарэшце,

з тае прычыны, што сустрэчны ўдар быў наўкосны, цэліў у бок, з асяродкавым камячком зрабілася тое, што зробіцца, напрыклад, з яблыкам, якое мы штурхнулі ў бок: асяродкавы камячок пачаў вярцецца, круціцца.

Яблыка, якое верціцца, трэцца аб стол, аб паветра; апрача таго, яго рух тармозіць прыцягненьне зямлі.

На наш асяродкавы камячок гэтых уплываў нішто ня робіць, і ён, атрымаўшы вярчэнне, захоўвае яго.

Пакінем на хвілінку меркаваць аб пачатку сусвету. З'вернем сваю ўвагу бліжэй да сябе. Возьмем шклянку з вадой.

Увальлем у гэтую шклянку лыжку алею. Потым, нахіліўшы шклянку на бок (каб алей не перашкаджаў), пачнем ліць у ваду съпрытыс. Алей будзе асядаць. Падліваючы съпрытыс, мы атрымаем адну цэльнную кулю алею, якая будзе плаваць якраз пасярэдзіне шклянкі<sup>1)</sup>.

Цяпер возьмем роўны пруток і асьцярожна ўваткнем яго якраз у сярэдзіну нашае кулі, а потым таксама асьцярожна пачнем пруток круціць. Куля пачне круціцца на вакол сваёй восі—прутка.

Вось цяпер перад нашымі вачмі ў шклянцы мы маєм маленъкае падабенства таго вялізнага малюнку, які разьвінаўся недзе на нязмерных адлегласцях сусветнае прасторы.

Кулька азначае сабою асяродкавы камячок неахватных памераў. Яе рух навакол прутка адпавядзе вярчэнню і руху, якія атрымаў наш камячок ад наўкоснага ўдару.

Але будзем наглядаць вярчэнне кулькі далей. Ад вярчэння яна крыху сплюшчылася. Працягваем вярчэнне. Вось на акружнасці кулькі ўтварыўся, бы рубчык, паясок. Верцім далей. Паясок адцягваецца, адыходзіць, робіцца самастойным колцам, якое круціцца вакол кулькі.

Далей, у адным якім-небудзь месцы колца пачынае таўсьцець: мабыць, часткі алею ня зусім аднолькавыя, і ў гэтым месцы матэрыя алею больш шчыльная, а значыцца, уладае большай сілай прыцягненьня. Круцім яшчэ,

<sup>1)</sup> Вада шчыльней за алей, а съпрытыс раздзей

ня спыняючыся. Паясок парваўся, і алей адразу-ж зъбегся ў адну ці некалькі кулек, якія круцяцца і вакол асяродкавага камячка, і вакол сябе...

Прасочым цяпер, як далей разъвіваўся той асяродкавы камячок матэры, які мы пакінулі, каб зрабіць спробу з алеем.

Распыленая па неахватных прасторах матэрыя рабілася шчыльнаватай, утварыўся асяродкавы камячок. Пад упывам наўкоснага ўдару ён пачаў аbaraчацца і рухацца.

Сярэдняя частка паверхні кулі верціца шмат хутчэй, чымся часткі, якія знаходзяцца бліжэй да восевых канцоў. З гэтае прычыны каля сярэдзіны кулі разъвінаецца большае напружаньне цэнтрабежнай сілы, якая сцягвае матэрыю з канцавосьцяў да сярэдняе часткі кулі.

Адбываецца ўсё тое, што мы бачылі на колцы з алею; перш ствараецца колца, потым яно адлучаецца ад кулі, рвецца на некалькі кавалкаў, якія адразу-ж набываюць кулявідную форму. Пад упывам цэнтрабежнай сілы ўтворыўся новыя кулі імкнунца ад асяродкавае кулі-маткі.


Але сіла прыцягненія затрымлівае іх на тэй адлегласці, на якой уроўнаважыліся абедзьве сілы (мал. 1).

Новы нябесны падарожнік аbaraчаецца і вакол сябе, і наўкола асяродкавага цела. Аbaraчаючыся вакол сябе, сваёй восі, ён разъвінае цэнтрабежную сілу, дзякуючы якой можа аддзяліць ад сябе, пакуль не застыне, колцы, якія ў сваю чаргу рвуцца і разваливаюцца на асобныя кулькі. Гэтыя кулькі, „унукі“ асяродкавай кулі, маюць ужо тры рухі. Яны рухаюцца наўкол сябе, наўкол кулі, ад якой адарваліся, і, нарэшце, разам з куляй, сваёй „маткай“, рухаюцца наўколо свае „бабулькі“—асяродкавае кулі.

Такім чынам, мы цяпер можам уявіць сабе ўсю веліч малионку, поўнага прыгожасці і ладу.

У асяродку—распаленая аграмадзіна-свяціла, якое пашырае наўкол сябе сьвяцло і цяпло. Вакол яго на розных адлегласцях снуюць іншыя падарожнікі—яго дзеші,—яны меншыя, значыцца, і хутчэй астуюць. А вакол апошніх і разам з імі, наўкол асяродкавага свяціла, снуюць яшчэ

меншыя падарожнікі, якія адарваліся ад дзяцей асяродка-  
вага съяціла. Яны яшчэ драбнейшыя, таму стынуць яшчэ  
хутчэй.



Мэл. 1. Утварэньне сонца ве сям'ї.

Гэткі прости малюнак съветастварэнья. Асяродкавае съвяціла мы называем сонцам. Падарожнікаў, якія адлучыліся ад цела—плянэтамі, а іх падарожнікаў, якія адлучыліся ад плянэт—месяцамі. Усе яны—і плянэты, і месяцы—кампаніяй падарожнічаюць з сонцам у сусьветнай прасторы.


Да гэткай простай думкі прывяло людзей вывучэнье жыцця неба, яго падарожнікаў. Гэтую надзвычайна простую і надзвычайна важную для чалавецтва дзіўную дагдку выказалі два вучоных—Кант і Ляпляс (гл. мал. 2).

Выказалі яны яе незалежна адзін ад другога. Больш як 150 г. яна жыве сярод чалавецтва. За гэты час яна вытрымала шмат закідаў. Але яе нішто не парушыла.

Шмат хто з вучоных ішоў іншым шляхам, чым Ляпляс, і ўсе яны прыходзілі да таго-ж выніку.

Съветаў, падобных да нашае зямлі, многа. Усе яны знаходзяцца ў руху. А ў царкве яшчэ і цапер пяюць, што бог спачатку ўмацаваў неба разумам і зямлю на вадзе заснаваў.

Нашая зямля, значыцца, частка сонца. Адарваўшыся ад сонца, яна шмат тысяч



Мал. 2. Ляпляс.

год кружылася наўкол яго съветлай туманнасьцю, бліскала жоўтым колерам. Яна мела надзвычайную гарачыню. Усе рэчы, якія складаюць зямлю, знаходзіліся тады ў газавым стане. Элемэнты матэрыі земнае кулі былі разрэзаны. З гэтае прычыны земная куля была большая за сучасную зямлю ў шмат разоў. Снiouчы навакол сонца, туманнасьць зямлі паступова астывала, съціскалася, рабілася меншай. Цэнтрабежная сіла адарвала ад яе частку матэрыі і адштурхнула ў нябесную прастору: адлучыўся месячык.

Пытанині. Адкуль пашла зямля? Чым гэта даводзіцца? Як называюцца кулі, якія адарваліся ад асяродкавага съвяціла? Як называецца само асяродкавае съвяціла? Як мы называем „унукаў“ асяродкавага съвяціла? Што прывяло людзей да правільнае думкі, як стварыўся съвет? Хто першы выказаў гэтую думку?

### Царква проці навукі

Шмат часу патрацілі вучоныя людзі (астрономы) на тое, каб пазнаць, як стварыўся съвет. Ім на кожным кроку перашкаджала царква. Так, італьянцу Ваніні за тое, што ён абараняў навуку аб рухе зямлі, „служкі боскія“ выразалі язік, потым без'языкага павесілі і, урэшце, труп спалілі. Другога чалавека—Кампанэлю—яны сем раз жорстка мучылі і пратрымалі цэлых 27 год у турме, з якой ён неяк уцёк. За тое самае манаха Бруно царква абвясціла недавяркам і пасадзіла ў турму. Цэлых 9 год нудзіўся ён у турме, цярпеў зьдзек, але гэта не зламала яго волі, і „боскія служкі“, каб пазбыць небяспеку, аддалі яго пад суд. Суд-жа, складзены з вышэйших духоўных асоб, прыгаварыў спаліць Бруно на кастры. І 17 лютага 1600 г. ў прысутнасці шматлікавага духавенства, пад агідны съпеў царкоўных служак, цела Бруно згарэла.

Чаму-ж так лята царква распраўлялася з вучонымі людзьмі?

А таму, што навука аб рухе зямлі супярэчыла „съвятому“ пісьму, супярэчыла царкве, нішчыла веру. Навука аб рухе зямлі—навука рэволюцыйная. „Зямля нярухома, нязменна і адвечна“,—думаў і верыў даўнейшы чалавек. Гэтую веру падтрымлівалі каралі, князі і царква, бо, дзякуючы гэтай веры, яны смакталі з працоўных людзей кроў, гадавалі сваё цела. Яны меркавалі так: „раз зямля нязменна і адвечна, дык нязменны і адвечны ўсе зямныя парадкі, нязменна і адвечна ўлада багатыроў, князёў, памешчыкаў і царквы. А калі гэта так, дык працоўныя ня могуць баставаць проці гэтых парадкаў. „Церп, цяло, бэндзе душа збавёна“,—цешилі гаротных людзей ксяндзы, калі людзі

пачыналі праяўляць скаргу на дрэннае жыцьцё. „Гэтак сам бог зрабіў” — праконвалі яны.

Навука-ж аб руху зямлі нішчыла веру ў адвечнасць і нязъменнасць зямных парадкаў, нішчыла веру ў адвечнасць улады памешчыкаў. У тых-ж часы царква зьяўлялася самым буйным памешчыкам. Стала быць, новая наука падкопвалася праста пад дабрабыт царквы, пад дабрабыт усіх паноў. Ці-ж магла царква згадзіцца на пашырэньне новай навукі?.. Зразумела, не!.. Вось чаму яна так жорстка распраўлялася з астрономамі, працы якіх адчынялі людзям вочы, выяўлялі ману пануючай клясы, несьлі съвет цёмнаму люду.

**Пытаныні.** Чаму царква лята распраўлялася з астрономамі?

**Работа.** Напішэце пісьмовую працу — „Каму выгадна навука папоў аб стварэньні зямлі?”

### Утварэньне зямное кары

#### Заданыні.

1. Падсушэце яблыка або съпечаную бульбіну і панаглядайце за змаршчамі. Тоё самае адбывалася і на зямлі.
2. Калі варыцца жур або кісель, налеце місачку і дайце яму астыць. Што заўважаеце на паверхні? Што на ёй можа зьявіцца, калі жур пастаіць некалькі дзён?
3. Выйдзіце ў чыстае роўнае поле ды гукнече; ці пачуеце вырэха?

Час ішоў. Зямля пакрысе стыла. На яе паверхні ўжо плаваюць чырвоныя зерніты зацьвярдзелай матэрый. Утварылася тонкая кара. Ішлі тысячагодзьдзі, шмат тысяча-годзьдзяў. Элемэнты матэрый, іх часціны, якія раней знаходзіліся ў разлучаным стане, па меры таго, як надыходзілі спрыяючыя ўмовы для іх злучэння, злучаліся, асядалі на зямлю. Нарэшце, наўкола земнае кулі засталіся толькі два асноўныя газы — тлен і азот, якія і складаюць нашае паветра.

Такім чынам, нашая маладая зямля абкружана паветрам. У паветры носіца пара вады. Неяк, мабыць у адзін момант, з двух газаў—вадароду і тлену—утварылася вада. Пырскнуў першы дожджык, які хутка зрабіўся навальніцай. Страшэнная духата сушыла вільготнае паветра. Панавалі стыхійныя вятрыскі. Пяруны рвалі хмары, смалілі раз-по-разу, але водгульле не аддавалася, бо яму ня было дзе аддавацца, і яго гук заміраў сярод ніzkіх астрavoў, якія скрадвала вада. Незразумелае съятло панавала над зямлёю—ні дзень, ні ноч. Хмары асьвежваліся, адбіваючы слабое съятло аддаленай туманнасці. Гэта было першапачатковое сонца. Але мы-б яго не позналі. Яно тады было падобна да яйка і мела выгляд у два разы большы, чым яно мае цяпер.

Зямля тымчасам стыла. А стынучы, съціскалася, зъмянішала сваю ёмасць. І пакуль маса зямлі была ў агністадвікім стане, съцісанье гэтае адбывалася больш-менш спакойна, але, калі земная куля зацягнулася карой, съцісанье павінна было выклікаць на кары вялікія зъмены, утвараючы ў адных мясцох горы, а ў другіх—палонкі.

Такім чынам, паверхня земнае кулі заўсёды зъмянялася, і чым маладзейшая была зямля, тым яна вытрымлівала большыя зъмены. Зямля яшчэ і цяпер часам успамінае сваё мінулае.

Зямля стыла далей. Яна перастала быць зоркай, зрабілася цъмяным падарожнікам, набыла цвёрды стан. А вада з паветрам рабіла сваю справу. Капля за капляй, ручаёк за ручайком, плывучы па самых шчыльных камяністых пластох, размывалі іх. Сям-там у цвёрдай зямной кары трапляліся хоць невялічкія шчылінкі. Вада запаўняла іх; у халодную ноч замярзала, рабілася лёдам, які вымагае для сябе больш месца, чым вада. Лёд рваў цесную для яго шчыліну, крышыў яе берагі. Вадзе памагала дзейна паветра. Пад уплывам вады і паветра самая шчыльная, самая цвёрдая часткі земнае матэрыі робяцца больш мяккімі і пухкімі, выветрываюцца.

Выветрывалася і цвёрдая кара зямлі. Паверхня яе, раней роўная, разъядалася, рабілася ўзытай, пужкаватай.

А гады тымчасам ішлі. Выветраную цвёрдую матэрыю вада рвала лягчэй і, нясучы ў сваіх бурлівых рэчышчах па няроўным дне, церла іх у друзгі, асаджвала больш дробныя часткі ў моры, дзе напластоўвала іх адна на адну. Вось з гэтага моманту і пачынае ўтварацца жыцьцёвы глебавы گрут.

Паволі, вельмі паволі зъмяняўся твар зямлі. Сухазем'і былі некалькі раз дном мора, дно мора—сухазем'ем. Дном вялікага мора зъяўляецца і нашая краіна. Паступова зямля набыла сучасны, застыўшы выгляд. Але ў сярэдзіне кулі яна яшчэ і цяпер агніста-вадкая.

**Пытаньні.** Які выгляд мела зямля ў першыя часы свайго існаваньня? Чаму съціскалася зямля? Як утварылася глеба? Ці шмат часу праішло, пакуль утварылася глеба?

### Работы.

1. Прачытайце ў книжцы: Вагнер Ю.—„Апавяданьні аб вадзе“ артыкулы: „Як крышацца каменныя горы“ і „Як рэкі зъмяняюць выгляд зямлі“ ды напішэце артыкул „Сіла вады“.

2. Пайдзце на высокі бераг рэчкі, скапайце бераг старчмады палічэце, колькі там розных пластоў зямлі. Якая зямля ў гэтих пластох? Напішэце аб гэтым. Вымерайце гэтыя пласты.

---

### Зямля—куля

#### Заданьні.

1. Паглядзеце перад усходам сонца, як пачынаюць асьвятляцца паступова высокія будынкі. Гэта будзе і ў тым выпадку, калі мясцовасць у кірунку да сонца зусім роўная, калі на ёй ня будзе ўзгоркаў і будынкаў, якія маглі-б затрымліваць прамені сонца. Раствумачце гэту зьяву.

2. Наглядайце ў адкрытым месцы ў час заходу сонца асьвятленыне высокага будынку або званіцы. Прасачэце, як гэтае асьвятленыне будзе зъмяняцца. Раствумачце гэта.


3. Пусьцеце па мячыку вандраваць якую-небудзь казульку. Куды яна ўрэшце прыпаўзе?

Пры ўсходзе сонца кожны лёгка заўважыць, што праменьні яго асьвятляюць съпярша верхавіны гор, потым

асьвятляюцца фабрычныя коміны і дахі высокіх хат, і толькі калі сонца паднімаецца вышэй, косы яго асьвятляюць і ўсю паверхню зямлі. Чаму гэта так?—Таму, што зямля пукатая.

Калі асьветлены фабрычныя коміны і дахі высокіх хат, то сонца яшчэ ня ўзышло для назіральніка, які стаіць на паверхні зямлі. На гэтым месцы земнай паверхні яшчэ цень, бо да яго не даходзяць непасрэдна прамені сонца: іх затрымлівае пукатасць зямлі.

Таксама дзякуючы таму, што зямля пукатая, а не пляскатая, карабель, які набліжаецца, відаць ня ўвесь адразу, а па частках: съярша паказваецца (гл. мал. 3) съяг на версе мачты карабля, потым відаць і сам корпус карабля.



Мал. 3. Як выглядае карабель, які плыве да зямлі і адплывае ад яе.

Таксама і ў выпадку, калі карабель адплывае: съярша відаць увесь карабель, а потым—толькі дымок на горызонце.

Даўно ўжо падарожнікі аб'ехалі зямлю вакол ва ўсе бакі і пераканаліся, што зямля з усіх бакоў круглая, нідзе ў яе няма ніякіх падпорак: зямля вольна знаходзіцца ў прасторы.

Першы аб'ехаў зямлю кругом португальскі падарожнік Магелян аж 400 год таму назад. Ён паплыў на караблі са свайго гораду, які быў каля мора, у адзін бок, а вярнуўся з другога боку, праплыўшы многа розных мораў, пабачыўшы многа розных старонак і нарадаў.

Зямля—вялізная куля. Папярэчнік яе складае каля 13.000 кілёмэтраў, акружына-ж зямлі складае 40.000 кілётраў.

А якой будзе па велічыні самая высокая гара ў параўнаньні з зямлёю? Самая высокая гара на зямлі знаходзіцца ў Азіі, у Гімалайскіх горах, яна называецца Гаўрызынкар; вышыня яе—9 кілёмэтраў, што складае меней чым  $\frac{1}{1400}$  папярэчніка зямлі. Самая вялікая гара ў параўнаньні з зямлёю будзе ўсё роўна як пясочынка, прыліпшая да вялікага футбольнага мячыка.

Трэба ведаць, што зямля не такая куля, напрыклад, як мячык. Яна трохі сплющчана. Па экватары яна шырэйшая. Здарылася гэта таму, што зямля верціцца наўкола сваёй восі. Таму калі яе матэрыя была ў вадкім стане, то яна зьбягалася на экватары, дзе большая цэнтрабежная сіла, і съціскалася.

**Пытаныні.** Якую форму мае зямля? З чаго гэта відаць? Хто першы аб'ехаў вакол зямлі? Ці правільная куля зямля?

#### Работы.

1. Вылічце за колькі-б часу абышоў чалавек зямлю, ідуучы па 40 кілёмэтраў кожны дзень.
2. Па чыгунцы зямлю можна аб'ехаць за месяц. Вылічце, па колькі кілёмэтраў павінен праходзіць у суткі цягнік, каб аб'ехаць зямлю.
3. Прачытайце кніжачку: Баханоўская—„Хрыстофор Колюмб“.

#### Цяжэньне

Зямля вольна рухаецца ў прасторы. Вакол земнае кулі знаходзіцца паветра—атмосфера. Паветра займае ў вышыню бадай 300 кілёмэтраў, а потым ідзе беспаветраная атмосфера. Яна ня мае канца-краю.

На першы погляд можа здавацца дзіўным, як гэта—вада, людзі і ўсе прадметы трymаюцца на зямлі і ня толькі на tym баку земнае кулі, на якім мы жывем, а і на процілеглым.

Але гэта здаецца дзіўным толькі з першага погляду. Калі падумаць, куды-б маглі зваліца з зямлі людзі, якія жывуць на другім баку,—то мы-б адказалі: „уніз“. Але што такое „ніз“ на зямлі? Скроў на зямлі „ніз“—ёсьць паверхня зямлі, куды падае кінуты камень, мячык і ўсякая іншая рэч, а „верх“—гэта тое, што далей ад зямлі, бліжэй да відоначага неба.

Відоначае неба абкружае земную кулю з усіх бакоў. На якой-бы поўкулі зямлі мы ні жылі, кінуты намі камень ні-  
дзе не паляціць на неба,—скроў ён зваліца на зямлю.

Значыць, усё, што ёсьць на зямлі, імкненца да зямлі:  
земля мае сілу прыцягваць да сябе ўсё, што ёсьць на  
землі. Гэтая сіла называецца сілаю цяжэньня.

Зямля ўсё цягне да сябе, да свайго цэнтру. Таму ўсё,  
што зваліца, трапляе на зямлю, а не на неба. Нішто,  
дзякуючы гэтаму цяжэньню, ня можа адарвацца ад зямлі  
і паляцець. Нават птушкі ня могуць падняцца вельмі вы-  
сока, і калі ня будуць махаць крыламі, то зваліца на  
землю. Вада, паветра, людзі ды ўсе прадметы трymаюцца  
на зямлі толькі дзякуючы гэтай сіле цяжэньня.

Падобна магнэсу, які прыцягвае да сябе жалезныя  
пілавіны, зямля прыцягвае да сябе ўсё, што ёсьць на  
землі. Усе ведаюць і бачылі магнэс, які прыцягвае ста-  
лёвымі пёркі і жалезныя пілавіны. Як толькі магнэс пад-  
несці да жалезных пілавін, то гэтыя дробныя кавалачкі  
жалеза з усіх бакоў аблепяць магнэс. Яны прыліпаюць  
так моцна, што скінуць іх з магнэсу ня вельмі лёгка.  
Калі-б гэты магнэс быў з земную кулю, то яны трymа-  
ліся-б на ім мацней, чым мы цяпер трymаемся з прычыны  
цяжэньня.

Ня толькі зямля, але і ўсе прадметы прыцягваюць адзін  
аднаго: усе яны ўплываюць адзін на адзін, як маленъкія  
магнэсы. Заўважыць, аднак, прыцяжэньне прадметаў паміж  
сабою куды цяжэй, бо паветра і цярцё аў іншыя прад-  
меты вельмі перашкаджаюць гэтаму.

Жывучы і працуючы на зямлі, чалавек увесеь час,  
галоўным чынам, працуе для асілення гэтай сілы цяжэньня,  
сілы прыцягнення зямлі. Ці ідзе чалавек па паверхні

2. Сусьвет і зямля.

зямлі, ці паднімаецца ён угару, ці што-небудзь робіць— скрэзь галоўнае намаганыне чалавек траціць на тое, каб асіліць гэтую сілу цяжэныня. Ад яе ніяк вызваліцца нельга. Яна спрададжае чалавека скрэзь і ўсюды.

**Пытаньні.** Чаму чалавек ня звалъваецца з зямлі? Ці прыцягваюцца прадметы адзін да аднаго?

**Заданьні.**

Дастаньце магнэс ды панаглядайце, як ён прыцягвае да сябе маленькія цывічки і пёркі сталёвыя.

**Сутачны рух зямлі**

**Заданьні.**

1. Выйдзіце ўвечар на двор. Станьце каля якога-небудзь слупа ці дрэва. Заўважце якую-небудзь зорку і замалюйце ў сыштак яе становішча адносна дрэва. Гляньце на гэтую зорку праз дэйве гадзіны ды зноў замалюйце ў сыштак. Куды падалася зорка?

2. Сядзьце на калёсы. Паганеце каня шпарка і глядзеце пільна на зямлю. Куды яна бяжыць? Ці сапраўды бяжыць зямля?

Кожны бачыў, як сонца паступова паднімаецца над горызонтам усё вышэй ды вышэй, у поўдзень дасягае найбольшай вышыні і потым пачынае апушчацца да горызонту.

Гэты рух сонца адбываецца з усходу на захад, г. зн. калі стаць тварам на поўдзень, то ад левай рукі да правай.

Такі самы рух мае і месяц. Гэта таксама бачыў кожны.

Такі-ж самы рух з усходу на захад, аказваецца, маюць і зоркі, гэта значыць усе нябесныя съяцілы. Але што зоркі рухаюцца з усходу на захад, дык гэта, напэўна, некоторыя яшчэ не заўважылі.

Выйдзем увечары на двор. Станем каля якога слупа ці дрэва. Заўважым якую-небудзь зорку і замалюем становішча яе адносна дрэў у сыштак. Гляньма на яе праз

дзъве гадзіны і замалюем зноў у сыштак. Цяпер мы ўбачым, што гэта зорка значна падалася ўправа (мал. 4).

Калі мы паглядзім на іншыя зоркі вакол яе, то ўбачым, што зорка, якую мы наглядалі, зусім выпераціла сваіх суседак.

Такі рух з усходу на захад называецца відочным сутачным рухам неба-схілу. Сутачным—бо ён адбываецца за суткі (24 гадз.), а відочным—таму, што ён толькі бачны, што ён толькі здаецца.

Сапраўды, ня зоркі рухаюцца вакол зямлі—і прытым так зграбна і ў такім парадку, што не абмінаюць адна другую,— а зямля круціцца вакол сваёй восі з заходу на ўсход. Зоркі, рассыпаныя ў прасторы, стаяць нярухома. Мы-ж круцімся разам з зямлёю вакол яе восі з заходу на ўсход. Такім чынам, горызонт наш на левым баку (усходнім) апушчаецца і адкрывае нашаму воку зоркі, а на правым (заходнім) баку ён паднімаецца і гэтым засланяе зоркі ад нас. Нам-жа здаецца, што зоркі на ўсходнім баку ўсходзяць, а на заходнім заходзяць.

9 г. веч.

11 г. веч.

Мал. 4. Становішча зоркі адносна слупа.

Пытаныні. Чаму нам здаецца, што сонца плыве з усходу на захад?

### Дзень і ноч

#### Заданыні:

1. Узяць мячык (земля) і панаглядаць яго перад вакном (сонца). Ці ўвесе ён асьвятляецца съветам з вакна? Дзе-ж дзень і дзе ночь?

Паварочвайце мячык у правы бок—з заходу на ўсход (так круціцца зямля навокал сябе). Што тут можна зауважыць? Дзе раніца, вечар, поўдзень, поўнач?

2. Зрабіць такое нагляданыне над мячыкам увечары пры лімпе ці лучыне.

Калі зямля паварочваецца вакол сваёй восі, то яна падстаўляе сонцу то адзін, то другі бок. Тая палавіна зем-




Мал. 5. Дзень і ноч.

нае кулі, якая павернута да сонца, асьвятляеца яго праменямі, і на ёй бывае дзень; другая ж палаўіна ў гэты час не асьвятляеца, і на ёй бывае нач (мал. 5).

Каб больш дакладна ўявіць сабе рух зямлі вакол восі, пры

памятайце, ці ня прыходзілася вам езьдзіць у поезьдзе, пазіраць у вакно, і ці не здавалася вам тады, што міма вас імчацца тэлеграфныя слупы, дрэвы, будынкі ды інш.? У поезьдзе адчуваюцца штуршкі, грукат, якія вам напамінаюць, што вы едзецце сапраўды. Будучы-ж на зямлі і прымаючы ўдзел у яе руху, мы гэтага руху не адчуваем, бо ён адбываеца плынна, бяз штуршкоў (мал. 6).

Наглядаючы больш уважна, як зъмяняюцца дзень і нач на працягу году, лёгка заўважыць, што ў розныя дні



Мал. 6. Зъмена дня і начы.

году гэтая зьмена дня і ночы адбываецца розна. Узімку, напрыклад, дзень вельмі кароткі: не пасьпее ўзысьці сонца, як ужо і заходзіць. Наадварот, улетку дзень цягнецца вельмі доўга, а ноч кароткая.

Самы доўгі дзень бывае 22 чэрвня. Самы кароткі дзень і самая доўгая ноч бывае 23 сінегня. Але 21 сакавіка і 23 верасьня дзень і ноч аднолькавыя. Сонца ўсходзіць у 6 гадзін раніцы і заходзіць у 6 гадзін увечары.

Чаму-ж так парознаму зъмяняюцца дзень іnoch? Калі-б зямля рухалася толькі вакол сваёй восі, то дзень і noch зъмяняліся-б аднолькава. Зъмена-ж іх адбываецца розна таму, што зямля, апрача вярчэння вакол сваёй восі, яшчэ рухаецца і вакол сонца.

**Пытаныні.** Ад чаго бывае дзень і noch? Калі бывае самы доўгі дзень і самая кароткая noch? А калі бывае самы кароткі дзень і самая доўгая noch? Чаму дзень і noch зъмяняюцца неаднолькава?

### Работы.

1. Прачытаць артыкулы: „Рухі зямлі“ (Н. С. 340); „Копэрнік“ (Н. С. 347).
2. Напішэце, што думаў Копэрнік аб съвеце.

---


### Гадавы рух зямлі

#### Заданыні.

1. Зрабеце з бульбы кулю. Абклейце яе паперай ці палатном. Насадзіце яе на дрот і прынясіце ў клясу.
2. Прынясіце з сабою ваўчка і съвetchку.
3. Панаглядайце, калі лепш грэе сонца: уздень ці раніцою. Раствумачце гэтую зьяву.

Сваю падарож вакол сонца зямля робіць за год, гэта значыць за 365 дзён і 6 гадзін. Шлях яе вакол сонца вельмі даўгі. За год яна праходзіць 880 мільёнаў кілё-мэтраў.

Каб уяўіць сабе і гадавы і сутачны рух зямлі, пусьцім ваўчка вакол запаленай съвetchкі; ён будзе бегаць вакол съвetchкі і адначасна круціцца вакол сваёй восі (мал. 7).




Мал. 7. Досьлед з ваўчком, які паказвае сутачны і гадавы рух зямлі.

(Добра абярнуць яе белай паперай ці палатном). А лямпа будзе азначаць сонца. Пачнем рухаць нашу кулю вакол лямпы, пакручваючы яе адначасна вакол восі. Асьвятляцца лямпай будзе толькі адна палова кулі, якая павернута да лямпы,— і тут будзе дзень, а на процілеглай палаўне—ноч.


Возьмем спачатку такое становішча кулі, што вось вярчэння ўвесел час складае прости кут у стасунку да лямпы (мал. 8).

Як-бы мы ні вярцелі пры гэтым кулю вакол восі і рухалі яе вакол лямпы, вось будзе



Мал. 8.

на мяжы съвету і ценю, і скрозь на зямлі дзень і ноць будуць адолькавыя.



Мал. 9.


Так у нас ня бывае. Папра-

буем цяпер нахіліць вось вярчэння кулі ў кірунку да лямпы (мал. 9).


Адзначым месца наглядальніка на кулі дзе-небудзь у паўночнай частцы кулі, уваткнуўшы голку. Пры вярчэнні кулі голка будзе большую частку свайго шляху рабіць у асьветленай частцы і меншую частку ў ценю. У гэтым выпадку, значыць, дзень большы за ноч. Гэта ў нас бывае ўлетку. Калі мы будзем рухаць кулю вакол лямпі так, каб вось увесь час была нахілена да яе, то ўвесь дзень будзе большы, чым ноч. Так, у нас зноў-ткі ня бывае.

Хай, урэшце, вось захоўвае адзін і той самы кірунак у прасторы (мал. 10). Значыць, куля павінна пасувацца вакол лямпі так, каб вось яе ўвесь час была роўнай сама сабе. У гэтым выпадку голка будзе праходзіць большую частку свайго шляху ў асьветленай частцы—становішча 1 (на мал. з левага боку). У становішчы-ж 2, калі куля перайшла на процілеглы бок лямпі, тая самая голка пры вярчэнні кулі праходзіць ужо меншую частку свайго шляху ў асьветленай частцы, большую-ж частку праходзіць у ценю.

Мал. 10.



Сярод земляных планет земля з'яўляецца ўнікальнай, і не толькі ў гэтым. Усё жывое на земле адносіцца да сонца, а не да зорак. Але земля не вакол сонца, а вакол сваёй осі.



Мал. 11. Рух зямлі вакол сонца і змены пораў году.

Гэта якраз адпавядае кароткаму дню і доўгай ночы і якраз праз пала-

віну абароту зямлі вакол сонца, гэта значыць праз поўгодна (мал. 11).


У прамежных становішчах, па меры таго, як мы будзем рухаць кулю вакол лямпі і ўвесь час вярцець яе

вакол сябе, асьветленая частка шляху голкі будзе ўсё зъмяншацца, а частка ценю ўсё павялічвацца. Калі куля пройдзе чвэртку свайго шляху, гэта значыць пасярэдзіне паміж летнім і зімовым становішчам, асьветленая і ценевая часткі шляху голкі будуць аднолькавыя. Гэта якраз асеньняе становішча зямлі, калі дзень і ноч аднолькавыя (23 верасьня). Якраз таксама, калі ад зімовага становішча рухаць зямлю вакол лямпы і ўвесь час вярцець яе, то асьветленая частка будзе паступова павялічвацца, а частка ў ценю ўсё зъмяншацца, пакуль яны ня стануць аднолькавыя. Гэта будзе на палавіне шляху паміж зімовым і летнім становішчам і адпавядзе вясноваму становішчу зямлі, каля 21 сакавіка.

Так яно і бывае на зямлі.

Але чаму-ж у адным месцы на зямлі цяплей, у другім—халадней? У адным—мароз і ўлетку замарожвае, а ў другім—хоць бяз вопраткі хадзі? А таму, што прамені сонца неаднолькава падаюць на земную кулю. У адным месцы яны падаюць вэртыкальна, у другім—ускосна або і зусім ледзь ліжуць зямлю (мал. 12). Дзе праменьні сонца падаюць вэртыкальна, там вельмі горача, а дзе ўскосна—там будзе халадней, а дзе ледзь закранаюць зямлю, там і ўлетку ляжыць лёд.

Значыцца, зъмена пораў году бывае ад таго, што зямля



Мал. 12.

круціцца вакол сябе так, што вось гэтага вярчэння нахілена да тэй роўніцы, у якой рухаецца яна вакол сонца, і ад таго, што гэты кірунак восі застаецца ўвесь час роўналежным самому сабе.

Тое месца на зямлі, якое прыяе вярчэнні ня робіць ніякіх кругоў, г. зн. застаецца нібы на месцы, называецца полюсам, або канцавосісем.

Іх два—адзін паўночны, а другі, процілеглы яму,—паўднёвы. На полюсах цягнецца поўгода дзень, і поўгода нач.

На аднолькавай адлегласці ад полюсаў знаходзіцца экватар, або роўнік. На ім дзень і ноч заўсёды аднолькавыя: дзень 12 гадзін і ноч 12 гадзін.

Там сонца заўсёды стаіць праста над галавою.

**Пытаньні.** Колькі дзён мае год? За колькі часу зямля абягае сонца? Ці вялікі шлях зямлі? Колькі пораў году? Ад чаго яны бываюць? Колькі полюсаў? Чаму на экватары дзень і ночь аднолькавыя? Чаму на полюсах поўгода бывае дзень, а поўгода—ноч? Чаму на земнай кулі ня скрэзь аднолькава цёпла?

#### Работы.

1. Зямля аддалена ад сонца на 150.000.000 кілометраў. Вылічце шлях зямлі вакол сонца.

2. Вылічце, колькі кілометраў праходзіць зямля з 22 сакавіка да 22 чэрвеня.

### Г л ё б у с

Каб лепей уявіць сабе форму зямлі, яе перадаюць у выглядзе кулі, на якой наносіцца карта зямлі (моры, горы, рэчкі, вазёры і г. д.). Такая куля завецца глёбусам. Глёбус надзеты на вось, на якой ён можа паварочвацца. Тыя пункты, дзе вось выходзіць з глёбуса, завуцца канцовасцяями. Тоё канцовасць, што ўверсе глёбуса, завецца паўночным канцовасцем. (Як завецца ніжняе канцовасце глёбуса?). На глёбусе, на роўнай адлегласці ад канцовасцяў, праводзяць круг, які завецца экватарам. Экватар падзяляе кулю (або глёбус) на дзве роўныя поўкулі—паўночную і паўднёвую.

**Лініі глёбуса.** Глёбус прадстаўляе нам зямлю. Каб растлумачыць, дзе знаходзіцца якое-небудзь месца на земнай кулі (напрыклад, дзе ляжыць г. Менск), трэба толькі паказаць гэтае месца на глёбусе. Каб лёгка азначаць кірункі на глёбусе, на ім праводзяць вось якія кругавыя лініі. Перш праводзяць лініі ад канцовасцяў праз экватар і другое канцовасце кругом да першага; паловы гэтых кругавых ліній (значыць ад аднаго канцовасця да другога) завуцца мэрыдыянамі. Адзін з гэтых мэры-

дышнаў лічыцца пачатковым або галоўным (мал. 13).  
Ад галоўнага мэрыдыяна вядуць лічэнье мэрыдыянаў: на  
ўсход і на захад па 180 мэрыдыянаў, усяго 360. Праўда,

ПАУНОЧНАЕ КАНЦАВОССЕС

звычайна на глёбусе пра-  
водзяць ня ўсе 360 мэры-  
дыянаў, а праз кожныя  
10 мэрыдыянаў.

Пачатковы мэрыдыян і  
яго працяг падзяляюць кулю  
на дзве поўкулі—усход-  
нюю і заходнюю.

Карыстаючыся мэрыды-  
янамі, можна азначыць яко-  
небудзь месца, горад, па-  
казаўшы, на якой адлег-  
ласці і ў які бок ад па-  
чатковага мэрыдыяну ля-  
жыць гэтае месца.


Напрыклад, Менск ля-  
жыць на ўсход ад пачатко-

вага мэрыдыяну каля 45 мэрыдыяну, Магілеў—на 48 мэры-  
дыяне. Адлегласць месца ад пачатковага мэрыдыяну за-  
вецца даўжынёй гэтага месца або географічнай  
даўжынёй.

Да гэтага часу ўсе мэрыдыяны лічыліся ад вострава  
Фэро, цяпер лічаць іх ад Грынвіча, што каля Лёндону.  
Калі месца на ўсход ад пачатковага мэрыдыяну, дык за-  
вудзь усходній, а калі на захад—заходній даўжынёй.

Але, каб дакладней азначыць месца, аднае даўжыні  
або адлегласці ад пачатковага мэрыдыяну мала. На адным  
і тым-жа мэрыдыяне можа ляжаць шмат гарадоў, мясцо-  
васцяў, але адны будуць бліжэй да паўночнага канца-  
восься, другія—да паўднёвага, трэція—да экватара.

Трэба правесці яшчэ іншыя кругі. Іх праvodзяць  
роўналежна экватару на аднолькавай адлегласці адзін  
ад аднаго і завуць іх паралелямі (мал. 14). Паралеляй  
180 па 90 ад экватара да канцаўосьсяў. Таксама, як і  
мэрыдыяны, іх ня ўсе рысуюць на глёбусе (або на карце),  
а праз 10 паралеляй.



ПАУНОЧНАЕ КАНЦАВОССЕС

Мал. 13. Мэрыдыяны.

Адлегласцьць якога-небудзь месца ад экватара завецца географічнай шырынёю месца; на поўнач ад экватара шырыня завецца паўночнай, а на поўдзень—паўднёвай.

Вось наш Менск ляжыць, прыблізна, на 54 паралелі на поўнач ад экватара. Полацак—паміж 55 і 56 паралелямі. Дык вось, каб дакладна адзначыць палажэнне месца на земнай кулі (і глобусе), трэба паказаць, на якой паралелі яно знаходзіцца—гэта значыць, паказаць яго даўжыню і шырыню.

Заместа таго, каб казаць: „горад ляжыць на 49 мэрыдыяне ўсходніе даўжыні“, часцей кажуць: „горад ляжыць на 49 градусе ўсходніе даўжыні“, таксама, замест паралеляй кажуць: „градусы паўночнае шырыні“.

Заместа слова градус ставяць знак  $^{\circ}$ <sup>1)</sup>.


**Пытанні.** Якія лініі праводзяць на глобусе? Адкуль лічанца мэрыдыяны? Калі географічную даўжыню называюць ўсходній, а калі заходній? Колькі мэрыдыянаў? Якія лініі на глобусе называюцца паралелямі? Колькі іх? Ці аднолькавы ўсе мэрыдыяны? А паралелі? Якая географічная шырыня называецца паўднёвай, а якая паўночнай?

### Заданні.

1. Адзначце географічнае палажэнне Менску? Магілёва? Полацку? Кіева? Масквы? Варшавы? Свайго гораду?

Такія самыя кругавыя лініі, якія мы праводзілі на глобусе (экватар, мэрыдыян, паралелі), уяўляюць сабе і на земнай кулі; такія-ж кругі рысуюцца і на картах.

<sup>1)</sup> Гэты артыкул узяты з кнігі М. Грамыкі—„Пачатковая географія“ і апрацаваны паводле „Начальнага курса географии“ А. Крубера ды інш. аўтараў.




Мал. 14. Паралелі.

2. Прамер зямлі—13.000 кілометраў; экватар—каля 40.000 кілометраў. Колькі будзе займаць кожны градус экватара? Зрабеце сабе глобус з бульбіны ці яблыка. Нарысуйце на ім усе лініі. Разрэжце па экватары, а другі раз па мэрыдыяну.

### Размеркаванье сухазем'я і вады на земной кулі

Большую частку земнае кулі займае вада, меньшую—сухазем'е. Паверхня сушы ў два з паловай разы меньшая, чым паверхня вады (гл. мал. 15).

Сухазем'е складаецца з трох вялікіх прастор, якія называюцца контынэнтамі, і з шмат астравоў. Конты-



Мал. 15. Поўкулі паўночная і паўднёвая.

нэнтаў тры: Усходні, які знаходзіцца ва ўсходняй поўкулі, Заходні—у заходняй поўкулі і Паўднёвы—на поўдзень ад экватара. Самую большую прастору займае Усходні контынэнт.

Усё сухазем'е падзяляюць на 5 частак сьвету. Усходні контынэнт складаецца з 3 частак сьвету: Эўропа, у якой жывем і мы, Азія і Афрыка. Заходні контынэнт складае адну частку сьвету—Амэрыку, якая падзяляецца на Паўночную Амэрыку і Паўднёвую

Амэрыку. Паўднёвы контынэнт таксама складае адну частку сьвету—Аўстралію. Самая большая з частак сьвету—Азія.

Эўропа, Азія, Афрыка называюцца Старым Сьветам, бо вядомы жыхаром Эўропы даўно. Амэрыка называецца Новым Сьветам, бо жыхары Эўропы даведаліся аб ёй параўнаўча нядаўна.

Прасторы вады называюцца акіянамі.

Акіянаў на зямлі таксама пяць:

1. Вялікі, або Ціхі—паміж Азіяй, Аўстраліяй і Амэрыкай.

2. Атлянтычны—паміж Эўропай, Афрыкай і Амэрыкай.

3. Індыйскі—паміж Азіяй, Афрыкай і Аўстраліяй.

4. Паўночна-Ледаваты—на поўнач ад паўночнага полярнага кругу.

5. Паўднёва-Ледаваты—на поўдзень ад паўднёвага полярнага кругу.

Самы большы з акіянаў—Вялікі.

**Пытаныні.** Што такое контынэнт? Колькі контынэнтаў? Якія называюцца? На колькі частак сьвету падзяляецца ўсё сухазем'е? Якія гэтыя часткі? Якія вы ведаецце акіяны?

### Заданыні.

1. Знайдзенце на поўкулях контынэнты: Усходні, Заходні і Паўднёвы. Пакажэце ўсе часткі сьвету. Знайдзенце на поўкулях усе акіяны.

2. Прачытайте кніжачку Я. Маўра—„Сын вады“. Знайдзенце ў Паўднёвой Амэрыцы пратоку Магеляна ды апішэце пра жыцьцё тамашніх людзей.

### Работы.

1. Намалюйце: Эўропу, карту Эўропейскай часткі СССР.
2. Складзенце схему: колькі на зямлі вады і сухазем'я.

### Клімат

#### Заданьні.

Панаглядайце кожны дзень надвор'е. Ці адноўкава яно за-  
ўсёды?

Холад, вецер, суша, вільгаць можа мяніцца штодня,  
а то дык і некалькі раз у дзень. Яшчэ болей надвор'е  
зъмнянецца залежна ад пораў году: улетку найчасцей  
ясна і цёпла; калі ідзе дождж, дык таксама цёплы, пры-  
емны; увесень надвор'е найчасцей вільготнае, халоднае;  
узімку хоць бывае ясна, але холадна; часцей хмарна ды  
ідзе сънег.

Гэткая зъмена надвор'я паўтараецца ў нас на Беларусі  
з году ў год.

Калі паедзем на Маскоўшчыну (напрыклад, на Волгу),  
дык заўважым, што тамака ўлетку будзе болей горача,  
як у нас, затое зіма на Маскоўшчыне значна халадней-  
шая за нашу.

Мы гаворым: на Маскоўшчыне клімат іншы. На  
Крымскім поўвостраве клімат значна цяплейшы за наш,  
беларускі; тамака зіма кароценъкая, сънегу выпадае на  
нізінах мала; з сярэдзіны лютага тамака ўжо вясна; затое  
ўлетку дужа горача, съпякотна, асабліва для непрызы-  
чаенага чалавека.

Наогул кажучы, чым далей мы пойдзем на поўнач ад  
Беларусі (напрыклад, у г. Ноўгарад, пасыль ў Ленінград,  
пасыль ў Архангельск), тым клімат будзе халаднейшы;  
чым далей на поўдзень (Кіеў, Днепрапяцроўск, Херсон,  
Адэса), тым клімат будзе цяплейшы за наш. Таксама іншы  
будзе клімат на ўсходзе (Маскоўшчына, Паваложжа, Укра-  
іна, Сібір), іншы на захадзе ад Беларусі (Польшча, Ня-  
меччына, Францыя).

Бліжэй да экватара такой зімы, як у нас, і зусім ня  
будзе: поры году будуць розніцца колькасцю дажджы-  
стых дзён.

Калі праедзем праз экватар і працягнем нашыя ван-  
дроўкі далей на поўдзень, за паўднёвы зваротнік дык  
зноў трапім у краіны, падобныя па клімату да нашае, а

яшчэ далей на поўдзень, калі паўднёвага канцавосься, будзе таксама холадна, як калі паўночнага. З чаго-ж такая розьніца ў клімаце розных старонак зямлі? На экватары і абапал яго сонечныя прамені падаюць на зямлю амаль што вэртыкальна; з гэтае прычины яны грэюць мацней; з гэтае прычины тамака клімат цяплейшы. У краінах, што знаходзяцца ля канцавосься, сонечныя прамені, наадварот, падаюць дужа скоса; з гэтае прычины яны грэюць слабей; таму і клімат там халаднейшы.

З гэтага відаць, што галоўнай прычиныай, з чаго клімат бывае цёплы ці халодны, ёсьць адлегласць старонкі ад экватара, або, інакш,—шырыня месца.

**Кліматычныя паясы.** Хаця клімат ад экватара да канцавосься зъмяніеца паступова, павольна, але, звычайна, земную кулю падзяляюць на пяць кліматычных паясоў.

*1. Гарачы пояс.* Абапал экватара ляжыць гарачы пояс. Прыблізныя межы яго на поўнач і на поўдзень ад экватара ствараюць зваротнікі, гэта значыць  $23\frac{1}{2}^{\circ}$  паўночнай і паўднёвой шырыні. Інакш гэты пояс завуць зваротнікавым поясам. У гэтым поясе зіма такая самая цёплая, як і лета; зіма ад лета розьніца толькі тым, што ўзімку ідуць цёплыя дажджы, і дні крыху карацей за ночы.


*2. Два мерныя паясы.* Яны знаходзяцца, прыблізна, між зваротнікамі і полярнымі кругамі, гэта значыць між  $23\frac{1}{2}^{\circ}$  і  $66\frac{1}{2}^{\circ}$  паўночнай і паўднёвой шырыні. У старонках, якія ляжаць у гэтих паясах, маём усе чатыры поры году; але чым бліжэй старонка да зваротнікаў, тым зіма карацей ды цяплей, а чым бліжэй да полярных кругоў, тым зіма даўжэй і съцюдзёней. Беларусь таксама, як і Маскоўшчына, і Украіна, і Польшча, ляжыць у мерным поясে.

*3. Два халодных паясы.* Яны займаюць абшары зямлі між полярнымі кругамі і канцавосьсямі.

Яны маюць таксама чатыры поры году, але пераважае ў іх зіма ды восень.

Самыя большыя абшары зямлі займаюць паясы мернага, пасъля—гаражы пояс і меней за ўсіх—халодныя паясы (мал. 16).

Амаль што ўвесь востраў Грэнляндый апрануты вялізным сънегавым і лёдавым пакровам; лёдавікі спу-



Мал. 16. Кліматычныя паясы.

шчаюца ў акіян у выглядзе лёдавых гор, зносяща плынню далёка на поўдзень ад вострава ў Атлянтычны акіян. Такім-жа лёдавым пластом апрануты паўднёвы канцавосны контынэнт (антарктыка); яго лёдавыя горы пла-ваюць па Паўднёва-Ледаватым акіяне.

*Клімат морскі і контынэнтавы.* Калі паедзем з Менску, напрыклад, на заход праз Польшчу, Ніяечыну, Францыю аж да Атлянтычнага акіяну, дык клімат будзе зъмяняцца так, што чым далей ад нас (бліжэй да акіяну), тым зіма будзе цяплейшая, а лета—халаднейшае; атмосфэрных ападкаў будзе болей, чым у нас. І гэтак будзе, ня гледзячы на тое, што мы будзем браць мясцо-васьці, якія ляжаць на аднай і тэй самай паралелі (на аднай географічнай шырыні). Наадварот, калі паедзем з Беларусі на ўсход, дык чым далей ад Атлянтычнага акіяну (Маскоўшчына, Урал, Сібір), там клімат будзе зъмяняцца ў тым, што лета будзе гарачэй, а зіма маразней за нашыя; ападкаў будзе меней.

Бачым, што клімат у даным выпадку залежыць ад блізкасці мора (або акіяну). Чым-жа гэта тлумачыцца?

Вада ня так хутка награваеца, як іншыя цьвёрдыя рэчы (у тым ліку і зямля), але затое ня так хутка стыне. З гэтае прычыны і паветра над вадой нагрэта болей роўнамерна, чым над сухазем'ем. Вось чаму ўлетку каля мора ня так съпякотна, а ўзімку ня так халодна, як дзенебудзь далёка ад мора, сярод контынэнту (напр., на Урале або ў Сібіры).

Затым з мора (і акіяну) вада выпараеца ў вялікай колькасці; пара зъмяняеца ў туманы, воблакі, хмары, якія дужа часты над морам і ў бліжэйшых мясцовасцях ад яго. Паветра там багата вадзянай парай, часцей ідуць дажджы (або сънег). Клімат надморскіх краін адзначаеца вільготнасьцю; клімат контынэнтавых (далёкіх ад мора) краін адзначаеца сухасцю.

Словам, морскім завеца клімат вільготны і роўны (малая розніца паміж сярэдняй тэмпературай лета і зімы). Контынэнтавым завеца клімат сухі і з вялікай розніцай паміж сярэдняй тэмпературай зімы і лета<sup>1)</sup>.

**Пытаныні.** Што такое клімат? Ад чаго залежыць клімат? На колькі паясоў падзяляеца земная куля па клімату? Якія гэтых паясы? Які гэта клімат морскі і контынэнтальны?

### Заданыні.

Панаглядайце, якое ў нас надвор'е, калі вечер дзьieme з заходу, з поўдня, з поўначы і з усходу. Растворычце гэтую зьяву. Якое надвор'е будзе ўзімку, калі вечер падзьме з усходу? А калі падзьме з заходу? Растворычце гэтую зьяву.

### Сярод лёду і вады

На далёкай поўначы, дзе канчаеца тундрамі наша сухазем'е, сярод лёду і вады халоднага акіяну, знаходзіцца востраў Новая Зямля.

<sup>1)</sup> Артыкул узяты з кнігі: М. Грамыка—„Пачатковая географія“ і апрацаваны паводле „Начальнага курса географии“ А. Крубера ды інш. аўтараў.

2. Сусывет і з-за.

Халодныя завеі віхураць на ім узімку. Яны апякаюць твары закінутых туды людзей сухім сънегавым пылам ды крупкамі пяску. Вятры такія вялікія, што людзі, ідучы з хаты па дровы, прывязваюць сябе часам вяроўкамі да ганку, каб ня зънесла ветрам. Прырода тут вельмі лютая. Нявысокія горы ня маюць ніякай расыліннасці. Яе зъдзіраюць вятрыскі.

І толькі на нізінках, паміж каменіня, пнецца летам зялёная травіца ды съцелецца па зямлі непераборлівы мох-лішайнік. Сям-там можна ўбачыць паўзуна-бярэзіну, яе даўгое карэнъне чуць уляпілася ў зямлю: вечна замерзлая глеба ня пускае іх глыбей.


Холадна і няпрытульна

там нават улетку, неба ў хмарах, сячэ дождж, дзъме халодны вецер. Паміж гор сънег не пасьпее растаць за лета і ляжыць шэрымі гурбамі.

Бадзяюцца па гэтай пустыні каля берагоў белых мяdzьведзі. Заходзяць яны і на сярэдзіну вострава. Гадоў два наццаць назад там былі дзікія алені. Бегаюць па сънезе пясцы, стракаткі. Часам лётае белая сава.

Затое горы каля акіяну ўсыпаны рознымі птушкамі: гагарамі, чайкамі ды інш. Іх так многа, што ня відаць зямлі, здаецца—горы жывыя. Іх крык ня съціхае ўвесь дзень. А як палятуць яны, нібы цёмная дажджавая хмара набегла. Недалёка на плывучых крыгах вылазяць паляжаць маржы і цюлені.

Жывуць на гэтым востраве самаеды і крыху рускіх. Усе яны жывуць промысламі: палююць на морскага звера,



Мал. 17.

здабываюць скуры на футры. Жывуць у шалашох, хатках. Ездзяць па востраве на сабаках. За добрую сабаку плацяць 250 рублёў.

Гады тры таму назад цяжка стала жыць на Новай Зямлі. Зьвяліся дзікія алені, якія давалі самаедам ежу, віпратку і абутик. Сабакі гінулі масамі. Рускія прамыслоўцы зъбеглі адтуль.

Але за апошні час становішча самаедаў палепшилася. Цяпер у іх ёсьць свая школа і больніца. Збожжавы магазын.

Так жывуць самаеды на самым крайнім востраве, дзе, апрача іх, рэдка хто адважыцца жыць. Яны ўзялі самую бедную і суровую акраіну зямлі ды падпарадковалі яе сабе.

#### Заданіі.

1. Найдзеце на карце Новую Зямлю.
2. Параўнайце жыцьцё на далёкай поўначы з жыцьцём мернага поясу, у якім мы живем.

### На экватары

#### I

Далёка-далёка ад нас, на другім баку зямлі, можна сказаць, пад нашымі нагамі, на поўнач ад Аўстраліі,— ляжыць вялікі востраў Новая Гвінэя. На  $2\frac{1}{2}$  тысячы кілёметраў працягнуўся ён у даўжыню і больш за 600 кілёметраў у шырыню.

Гэта самы вялікі востраў на зямлі. Сем такіх рэспублік, як наша Беларусь, зьмясцілася-б на ім.

Ляжыць ён каля самага экватара; значыцца, там стаіць вечнае лета. Ня трэба дбаць ні аб апале, ні аб цёплым адзеніні, ні аб шчыльной хаце.


І ўесь год растуць і цвітіць там розныя дзіўныя расціліны. Ня трэба рабіць там на зіму запасаў. Круглы год можаць карыстацца свежымі пладамі, гароднінай, збожжам ды інш.

І па чырвоных кветках, даўжынёю і шырынёю з наш рушнік, лётае райская птушка, якая толькі і жыве ў гэтай краіне ды па некалькіх бліжэйшых астравох.

Хто з вас не хацеў-бы жыць у гэтым раі?

Але чамусьці гэты рай нікога ня вабіць.

Народу там жыве ў 30 раз меней, чым у нас. Дый тыя лічацца самымі дзікімі на съвеце, і назва іх—папуасы—ужываецца ў нас, як лаянка. У гэтым раі яны, кажуць, і цяпер ядуць людзей.



Мал. 18. Зваротнікавы лес.

Эўропэйцаў-жа жыве там усяго некалькі сот чалавек. Дый тыя разьмясціліся толькі па морскіх берагох, а ў сярэдзіне ня толькі ніхто ня жыве, але нават у некаторых мясцох ні разу ня была нага белага чалавека.

## II

Сонца паліць там так, як толькі можа паліць над зваротнікамі. Гарачая прамені нібы прарэзалі наскролькі ўсё, што ім пападалася па дарозе,—і лісьце дрэў, і ваду, і зямлю. Здаецца, яны хоцуць выссакаць з зямлі ўсю вільгаць, але ўсюды столькі вады, што ня сушэй робіцца, але нават быццам яшчэ вільгатней.

Паветра нейкае густое, бы ў лазыні, толькі пары ня відаць. Розныя пахі чутны ў ім—і кветкавыя, і пладовыя, і разам з тым нейкія гнілія, душныя, шкодныя.

Гэта і ёсьць тое першае, галоўнае, што перашкаджае прыежджым людзям жыць у гэтай старонцы.


Такая цёплая вільгаць і зьяўляеца галоўнай прычынай самай пашыранай у гарачых краінах хваробы — жоўтае трасцы. Гэта ёсьць тое самае, што ў нас малярыя, толькі ў горшай ступені.

Але-ж затое расьлінам усё гэта вельмі спрыяе. Яны так шпарка растуць, што, здаецца, каб прыслухаўся, дык мог-бы пачуць, як яны пруць з зямлі.

Кожнае дрэва, куст ці трава цягнуцца ўверх да сонца, бы навыпераці. Кожная расьліна стараецца адаптаваць свайго суседа і захапіць як можна больш месца пад сонцем. Слабейшая застаюцца ўнізе, заглушаюцца і паствурова марнеюць.

Вышэй за ўсіх уздымаюцца пальмы. Іх верхавіны, з лісьцём даўжынёю да 4 метраў, выглядаюць памяламі.

А там, ніжэй, ідзе ўжо такая гушчыня, што і не пазнаеш, што там расьце. Праўда, большасць дрэў для нас зусім і невядома. Лісьцё вялізнае, яскрава зялёнае, здаецца, тлустае, а кветкі проста гараць рознымі колерамі. Нават наша папараць расьце тутака, як дрэва, увелькі з сасну. Бліжэй да вады разъмісяціся так званыя мангравыя дрэвы, карані ад якіх уздымаюцца ўверх вышэй за чалавека, так што можна пад імі хадзіць.



Мал. 19. Зваротнікавыя дрэвы.

Некаторыя расьліны, з-за недахвату месца і съятла, прыладзіліся на чужым карку і п'юць сок з другога дрэва. Самымі пашыранымі з іх зъяўляючыя ліяны, якія, бы вяроўкі, таўшчынёю з руку, пераблыталі ўвесь лес. Нават адна парода пальмаў, так званая ротангавая, таксама прыладзілася на чужы кошт.

Жывёл мала ў гэтым лесе. І іх на Новай Гвінэі амаль што німа.

### Заданыі.

Пачытайце кніжачку: Піменава — „Героі паўднёвага канца-восься і артыкул „Зямнырай“ з кнігі Я. Маўра — „У краіне райскай птушкі“. Ці так у нас жывецца, як на экватары і полюсах? Напішэце працу пра жыцьцё на экватары. Пакажэце на карце тыя месцы, аб якіх гаворыцца ў книзе Піменава і Маўра.

## Месяц—спадарожнік зямлі

### Заданыі.


Наглядайце зъмену квадраў месяца. Для гэтага на 3-ці, 4-ты дзень паслья маладзіка наглядайце ў час заходу сонца месяц ды замалюйце яго выгляд і становішча ў стасунку да горызонту і заходу сонца ў сыштак. Запішэце дзень, месяц і гадзіну. Праз дзень або два дні зноў панаглядайце. Параўнайце вашыя малюнкі і запісы ды зрабеце вывад. Гэтыя нагляданыні, калі магчыма, працягвайце і далей праз два дні цэлы месяц і зрабеце потым вывады.

Зямля мае спадарожніка. Мы яго называем месяцам. Гэта бліжэйшае да нас нябеснае цела. Да яго толькі 380.000 кілёмэтраў.

Прамер месяца складае толькі чвэртку прамеру земнае кулі. Выглядае-ж ён нам такім вялізным, як сонца, з тae прычыны, што блізкія прадметы здаюцца нашаму воку большымі, а далёкія—меншымі.

Месяц заўсёды пазірае на зямлю адным і тым-же бокам. Сонцу-ж, у час абыходу зямлі, ён падстаўляе ўсе свае бакі. Падобна зямлі, ён абарачаецца наўкола сваёй восі з заходу на ўсход, але поўны абарот робіць на ў 24 гадзіны,

як зямля, а ў 28 сутак. Столікі-ж часу траціць ён на тое, каб абысьці наўкола зямлі. Вось з гэтае прычыны ён і абернуты да нас заўсёды адным і тым-жа бокам. Рабіць гэта прымушае яго зямля, яе сіла прыцягненія. Апрача руху вакол зямлі, месяц разам з зямлёю рухаецца і вакол сонца.




Мал. 20. Выгляд паверхні месяца.

Пазіраючы на месяц простым вокам, мы бачым на ім съветлыя і цьмяныя плямы. Даунейшыя людзі давалі гэтым плямам розныя тлумачэнні. Але варта толькі глянуць на месяц у добрую падзорную трубу, і мы выразна ўбачым на ім горы і глыбокія ўпадзіны. Глыбокія ўпадзіны і ёсьць цёмныя плямы. Аб іх раней думалі, што гэта моры. Іх называюць і цяпер морамі. Але вады ў іх няма.  
Съветлыя же плямы на месяцы — гэта горы і ўзвышшы. Яны вельмі высокія і даюць ад сябе чорны цень; даўжыня

якога памагае вучоным зъмерыць вышыню гор і ўзвышшаў месяца. Гэты цень ад гор съведчыць аб тым, што месяц ня мае ўласнага съятла, а дае съятло толькі таму, што яго асьвечвае сонца, як яно асьвечвае і нашу зямлю.

Калісьці месяц быў вадкім, распаленым. З цягам-жа часу ён астыў і цяпер на ім усё ціха і спакойна. Аб яго даўнейшым бурлівым жыцьці съведчыць зрэзаная гарамі, прорвамі і багнамі яго паверхня (мал. 20). На месяцы няма ні змроку, ні заранак, ні хмар, ні туману, ні ветру, ні вады, ні паветра.

На ім нішто не расьце, і ніхто ня жыве: ні птушка, ні звяярына, ні рыба, ні чалавек. Дзень і ночь цягнуцца па




Мал. 21. На гэтым малюнку пасярэдзіне—земля, здалек сонца, вакол зямлі месяц у розных формах так, як яго мы бачым з зямлі на працягу месяца.

два тыдні. Два тыдні пячэ сонца—дзень, і два тыдні страшэнны холад—ноч.

Нічога падобнага да жыцьця на месяцы няма і ня можа быць.

Абыходзячы зямлю, месяц бывае каля яе то з правага боку, то з левага (у адносінах-жа да сонца—то съпераду, то ззаду). Таму асьвечаны сонцам бок месяца не заўсёды бывае відаць з зямлі ўесь, а толькі большая ці меншая частка гэтага боку. Адгэтуль і паходзіць тое, што мы завем квадрамі месяца (мал. 21).

У беларуса з гэтымі квадрамі звязана шмат забабонаў. Напрыклад, гной у полі стараюца вывозіць пад поўня, збожжа класыці ў торп ці там сеяць пад поўня, зробіш пад поўня—добра будзе поўніцца, прыбываць. Але ўсе гэтыя забабоны—пустыя і недарэчныя. Прычым тут поўня? Вывезі гной пад поўня, ды не заары, трапіцца добры дожджык, і ўесь гной змые, не паможа і поўня. Пасей дрэнныя зерніты на якіх-небудзь трох маргох, дык хоць там і пад тры поўні торп кладзі—усё роўна болей ня прыбудзе, як нажаў. І сапраўды, месяцу няма ніякай справы



Мал. 22. Досьлед, які тлумачыць квадры месяца.

да людзей, да іх добра. Падлягаючы нябесным законам, гэтае цвёрдае, мёртвае цела і рухаецца і съвеціць так, як гэта прымушае рабіць яго нябесная мэханіка і яго стан.

Розныя квадры месяца можна ўявіць сабе, калі зрабіць прости досьлед, як паказана на малюнку 22).

Возьмем мячык або якую-небудзь кульку, абклейм яго белай паперай і будзем яго рухаць вакол так, каб ён займаў рознае становішча да нас і да запаленай лямпы. Тады да

нас будуць павернуты розныя часткі асьветленай палавіны  
кулі і мы ясна ўбачым гэтыя квадры.

Пытаньні. Чаму месяц здаецца нам такім вялікім, як сонца?  
Чаму месяц заўсёды павернут да зямлі адным і тым самым бокам?  
Ці ёсьць на месяцы жыцьцё? Ад чаго паходзяць квадры?

Заданьні.

1. Апішэце, якія існуюць забабоны пра квадры месяцаў у вазай вёсцы.
  2. Святло прабягае ў сэкунду 300.000 кіламетраў. Вылічце, за колькі часу даходзіць да нас святло ад месяца.
-

## II. СОНЕЧНАЯ СЫСТЭМА

### Неба

#### Заданьні.

1. Наглядайце колер неба ўлетку перад дажджом і пасъля дажджу. Параўнайце вашы нагляданыні ды зрабеце вывад.
2. Наглядайце колер неба ўвесень або ўзімку ў хмарнае на-  
двор'е і ў яснае надвор'е. Параўнайце колер неба ды запішэце,  
калі бывае пры гэтым высокое і нізкае неба.
3. Налеце ў кантованую шлянку вады, паставіце яе проці сонца  
так, каб прамені сонца праходзіла праз ваду; ды палічэце, колькі  
колераў мае праменчык сонца.

Даўнейшы чалавек думаў, што неба зроблена з блакіт-  
нага крышталю. Паднімаем угору галаву і бачым нібы тое  
самае: і сонца, і зоры, і месяц зъязоў на адноўкавай  
адлегласці ад зямлі.


У чым тут справа? А ў тым, што нашае вока мае не-  
каторыя заганы. Яно можа адзначаць адлегласці толькі  
да вядомае мяжы. За гэтай-же мяжою ўсе прадметы вы-  
глядаюць для вока так, нібы яны разъмяркованы на адноў-  
кавай адлегласці. Пра коміны блізкіх да нас хат мы  
лёгка можам сказаць, які з іх бліжэй, а які далей. Але  
варта глянуць на коміны далёкіх хат, і гэтага мы ўжо ня  
скажам: вока нам будзе паказваць, што абодвы коміны  
аддалены ад нас на адноўкавую адлегласць. Гляньма на  
далёкі лес. Ці пазнаем мы, якое дрэва бліжэй, а якое  
далей? Не. Усе дрэвы такога лесу будуть выглядаць разъ-  
мяркованымі на адноўкавай адлегласці ад нас (мал. 23).

Вось тое-ж самае робіць нашае вока і з зоркамі ды  
месячыкамі. Да іх так далёка, што вока ня можа саўла-  
даць з адлегласцю, і таму паказвае, што яны аддалены ад  
нас на адноўкавую адлегласць.

Значыцца, ніякага крышталёвага небасхілу няма. Гэты небасхіл—толькі мана нашага вока.

Перад нашымі вачыма—толькі паветра, якім мы дыхаем. Чыстае паветра—зусім празрыстае, і таму праз яго вольна праходзіць съятло ад сонца ды месячыка.

Але неба мае выгляд скляпеньня і ўдзень, бо часткі паветра, якія абкружаюць зямлю, адсьвежваюць і сябе со-



Мал. 23. Відочнае неба і відочны горызонт. А, Б, В—сапраўднае становішча зор у просторы; а, б, в, відочнае становішча тых самых зор на небасхіле.

нечныя праменчыкі. Вось гэтыя асьветленыя сонцам верхнія часткі паветра здаюцца нам таксама, як і зоркі ноччу,—размешчанымі на аднай і тэй самай адлегласці ад нас. Таму яны і выглядаюць скляпеньнем.

Небасклепеньне мае блакітны колер таму, што белы праменчык сонца сапраўды складаецца з сямі колераў: чырвоная, аранжавая, жоўтага, зялёная, блакітнага, сіняга і фіолетавага. Розныя цэлы прыроды адзін з гэтых колераў адсьвежваюць, а рэшту паглынаюць. Дык вось цела будзе мець такі колер, які маюць адсьвеченныя ім колеры сонечнага праменчыка.

Часткі чыстага паветра адсьвежваюць, галоўным чынам, блакітны колер праменчыка. З гэтае прычыны небасклепеньне і выглядае блакітным.

Сапраўды, калі ў паветры шмат пылу і дыму, напрыклад, над вялікімі гарадамі, або калі ў паветры шмат папры вады—у хмарныя, туманныя або дажджыстыя дні,—то неба ня мае блакітнага колеру і здаецца нам шэрым. Пасьля-ж дажджу, калі прамываецца паветра, неба набывае ясны блакітны колер.

Пытанні. Што думаў аб небаскляпеньні даўнейшы чалавек? Якую загану мае наша вока? Чаму неба выглядае скляпеньнем? Чаму неба мае блакітны колер?

### Дзе-ж знаходзяцца сонца, месяц ды зоры

Небаскляпеньня, значыцца, няма. Дык дзе-ж тады знаходзіцца сонца, месяц ды зоры?

Уявім сабе, што мы наглядаем будову сусвету з пункту, які знаходзіцца дзесьці далёка за межамі сусвету.

Наколькі навука ведае, у гэтым месцы навокал нас была цемра, чорная прастора бяз зорак. Але ў розных кірунках мы-б заўважылі нейкае цьмянае зъязнине, падобнае да зъязниня рэдзенъкай малочнай хмаркі. Адну з гэтих съветлаватых хмарак мы будзем называць нашым зоркамі сусветам.

Пакуль мы набліжаемся да нашай съветлай хмаркі, неба съятлее, і хутка съяцло займае бадай палаўіну неба. За намі застаецца цёмная прастора. Мы бачым, як зъязноць асобныя кропкі. Крыха-па-крысе іх відаць болей. Гэтыя кропкі—нярухомыя зоркі.

Паляцім павальней і накіруемся на адну зорку. Яна ня з вельмі вялікіх. Але, як мы ляцім да яе, яна ўсё робіцца большай і яскравейшай. Вось яна бліскае, як Вэнера; вось яна адкідае цені; вось пры яе съяцле можна чытаць; урэшце, яна сълепіць нашыя очы. Яна стала падобна да маленъкага сонца. Гэта і ёсьць нашае сонца. Спынімся на 10.000 мільёнаў кілёмэтраў ад яго. Паглядзім цяпер ва ўсе бакі.

Мы бачым, на розных адлегласцях ад сонца, восем падобных да зорак кропак. Калі мы будзем наглядаць іх далей, то ўгледзім, што яны рухаюцца вакол сонца і абы-

ходзяць яго на працягу часу ад 3 месяцаў да 160 з большым год. Іх адлегласці ад сонца таксама розныя: самая далейшая ў 70 раз-далей самай блізкай.

Гэтыя падобныя да зор кропкі—плянэты, панашаму бадзяжныя зоры. Яны целы цёмныя, ня маюць уласнага съятла, і съвецяць таму, што адсьвечваюць сонечнае съятло. Адрозніць іх ад зорак лёгка. Яны даюць роўнае съятло, съятло ад зорак мільгае ўваччу.

Трэцяя з гэтых плянэт, па чарзе ад сонца, і ёсьць наша зямля. Накіруемся на яе. Яна што бліжэй, робіцца ўсё съятлайшай і большай, але адзін бок яе—цёмны, а другі палошчацца ў сонечных праменях. Яшчэ бліжэй мы бачым на ёй нейкія абрысы і, урэшце, мы ўбачым у хмарах акіяны і сухазем'і, а праз хвіліну апынімся на зямлі.

Такім чынам наша падарож скончылася.

Мы ў думках бачылі і бачым з зямлі нязьмерную прастору сусвету, у якой зграбна плывуць мільёны нябесных цел.

Вось сонца песьціць цяплом зямлю, вось яе асьвячае ліхтарык ночы—месяц. Па-за гэтай тройкай і між імі снуюць сюды-туды бадзяжныя зоры—плянэты. Усе плянэты, у тым ліку і зямля, складаюць адну плянэтную сям'ю, адну систэму, у якой сонца займае асяродковавае, пануючае месца і магутнай сілай свайго прыцягненія вядзе ў гэтай сям'і лад.

У страшеннай адлегласці ад плянэтной сям'і паважна рухаюцца зоры. Адны з іх звязаюць адзіночкамі, другія нібы пабраліся ў пары, а некаторыя згуртаваліся ў рознастайныя гурткі—сузор'і.

Часам, праўда рэдка, на небе зьяўляецца доўгахвостая зорка—комэта, панашаму—касматая зорка.

У некаторых месцах неба простае вока заўважае ледзь прыкметныя съветлаватыя плямачкі,—гэта так званыя туманнасці.

**Пытаньні.** Як выглядаюць зоркі і нашая сонечная сям'я ў бязъмежных просторах сусьвету? Якім съятлом съвеціць плянэты? Як іх адрозніць ад зорак простым вокам? Якіх вы ведаеце падарожнікаў сусьвету?

**Работы.** Прачытайце ў кніжцы К. Гарабурды—„Як стварыўся съвет” пра Галілея (стар. 22).

### Плян і маштаб сонечной систэмы

#### Заданьні.

1. Намалюйце плян вашае школы.
2. Намалюйце плян вашае вёскі.


Зразумела, у пустой просторы сусьвету шляхі плянэт не абсаджаны прысадамі. Але сілы і законы, якія кіруюць рухам плянэт, дзейнічаюць так стала і правільна, што шлях кожнай плянэты амаль нязменна захоўвае адзін і той самы выгляд і становішча. Апрача таго, усе шляхі галоўных плянэт ідуць у аднай роўніцы. З гэтае прычыны лёгка намаляваць плян сонечной систэмы.

На нашым малюнку (24) кропка ў сярэдзіне круга азначае сонца. Маленькі кружок—шлях Мэркура, самай блізкой да сонца плянэты. За гэтым шляхам ідуць шляхі наступных больш аддаленых ад сонца плянэт. Месца не дазваляе намаляваць іх цалкам, бо міжплянэтныя адлегласці з пераходам да больш аддаленых плянэт усё павялічваюцца. Другі кружок ёсьць шлях Вэнэры, трэці—нашае зямлі, чацверты—Марса. Потым ідзе паласа дробных плянэт „астэроідаў” або, панашаму, плянэт „падобных да зорак”—маленькіх, значыць, плянэтак (на малюнку не паказаны). Іх шляхі ахоплівае шлях Юпітара, потым—Сатурна, Урана і, урэшце, Нэптуна.

Між іншым, шляхі плянэт звычайна малююцца ў выглядзе круга, але яны маюць выгляд сплюшчанага круга—эліпса. Сонца-ж знаходзіцца не ў асяродку кожнага эліпса, а крыху ўбок ад асяродку. Да слова сказаць, адсюль паходзіць і тое, што, абарачаючыся наўкола сонца, кожная

плянэта знаходзіцца ад яго не на аднолькавай аллегласці: яна бывае то далей, то бліжэй, гледзячы на тое, як дужа сплюшчаны яе шляхі.

Плян сонечнае систэмы вока наша ахоплівае лёгка,




Мал. 24. Плян сонечнае систэмы.

але нічые выабражэнъне ня можа ўявіць тыя агромністыя адлегласці, па якіх раскінуты плянэты.

Зробім гэтыхі адлегласці больш навочымі. Хай гарошынка азначае нашу земную кулю. Як далёка трэба палахыць ад яе кулю з поўметравым прамерам, якая азначае

сонца? Адзінаццаць тысяч гарошынак, калі іх пала-  
жыць адна каля другое, зоймуць па простай лініі каля  
60 мэтраў—тут і трэба палажыць „сонца“. У трохстах  
мэтрах ад гэтага „сонца“ будзе ляжаць, велічынёю з яб-  
лыка, Юпітар. А Нэптуна, велічынёй з вішню, давядзеца  
адсунуць ужо амаль на два кілёмэтры (мал. 25).



Мал. 25. Параўнаўчыя памеры сонца і плянет.

Такім чынам, заселены намі съвет—земля, у параў-  
наныні з прасторай усяе сонечнае сям'і, ёсьць ні больш,  
ні менш, як крупінка, як гарохавінка, на роўнай плошчы  
ў 12 квадратных кілёмэтраў.

За сонечнай сям'ёй у страшэннай адлегласці ідуць зоры.  
Дык вось на нашым прыкладзе, дзе зямля—гарошынка,  
а прамер усяе сонечнае систэмы мае 4 кілёмэтры, блі-  
жэйшая да нас зорка знаходзілася-б на адлегласці 18 ты-  
сяч кілёмэтраў—паўтара прамеры земнае кулі. І гэта

4. Сусьвет і зямля.

самая бліжэйшая зорка, якая аддалена ад нас на 300 тысяч раз далей, чым сонца. А рэшта-ж зор знаходзіцца нават у тысячу раз далей за гэтую бліжэйшую зорку.

**Пытаньні.** Якія плянэты ходзяць вакол сонца? Што яшчэ за целы ходзяць у нябеснай прасторы?

### Р а б о т ы.

1. Вылічыць, за колькі часу прамень сонца даляціць да зямлі?
2. Каб стухла самая бліжэйшая ад нас зорка, то колькі часу яшчэ мы бачылі-б яе на небе?
3. Прачытайце аб Бруно ў кніжцы К. Гарабурды—„Як стварыўся съвет і зямля“, стар. 19—21.
4. У часе экскурсіі ў поле пабудуйце схему сонечнага съвету. Камень у паўтара мэтры хай будзе сонца, гарошынка на 60 мэтраў ад яго—земля, а там узгорачак ці дрэва, ці вёска—іншыя плянэты.

### С о н ц а

#### Заданьні.


1. Паглядзеце на сонца праз закуранае шкло, ці ня ўбачыце вы на ім вялікіх сонечных плям. Калі ўбачыце, то запішэце аб гэтым і замалюйце іх у сыштак, назначыўши дзень, месяц і гадзіну нагляданьня і становіща плям на сонцы.
2. Паўтарэце гэтае нагляданье праз некалькі дзён. Параўнайце па вашых записах і малюнках гэтыя нагляданьні.

З папярэдняга мы ўжо ведаем, што параўнаўча невялікая група нябесных цел, на адным з якіх мы жывем, утварае невялікую сонечную сям'ю і што ў гэтай сям'і вядзе лад сонца.

Німа нічога шпарчэй думкі. Падумалі, і ўжо мы на сонцы. Але, каб мы захацелі забрацца на сонца з целам, дык гэта шмат-бы грошай каштавала.

Хай да сонца пракладзена чыгунка: адзін-бы білет каштаваў больш за паўтара мільёна 'рублёў. Кур'ерскі поезд, які ідзе няўпynна па 100 кілёметраў у гадзіну, дайшоў-бы да сонца толькі праз 160 год. Памрэш, покі даедзеш!

Сонца, як асяродкавы член плянетнае сям'і, павінна быць большым за ўсе плянеты, інакш яно-б не магло весьці лад у сваёй сям'і, бо ня мела-б выстарчальнай сілы пры-цягнення. Так яно ёсьць і сапраўды (гл. мал. 25 і 26).




Мал. 26. Сонца і зямля.

Велічыні сонца адпавядаете і яго ёмасьць. З сонечнай матэрый можна выляпіць 1.300.000 земных куль.

Агромністая сонечная куля складзена з тэй-жа самай матэрый, як і куля зямлі: тут ёсьць жалеза, медзь і іншыя металі, ёсьць складніковыя часткі розных парод каменінья, ёсьць тлен, вадарод ды іншыя газы. Але сонечная куля,

паводле свае велічыні, ня вельмі ўжо цяжкая: яна цягне толькі чуць больш таго, колькі пацягнула-б такая-ж вялізная куля з лёду або колькі пацягнула-б такая-ж вялізная кропля вады. Тлумачыцца гэта тым, што матэрыя на сонцы знаходзіцца ў газаватым стане. Там надзвычайна горача, так горача, што каб наша зямля як-небудзь звалілася на сонца, дык яна растала-б, як тане на агні съняжынка.

Сонца—гэта распаленая газаватая куля. Для вока яно выглядае бліскучым люстэркам. Калі-ж глянуць на яго ў добры тэлескоп, то нашае вока ўбачыць іншы малюнак (мал. 27). Паверхня сонца будзе мець зярнёвы выгляд.



Мал. 27. Паверхня сонца ў тэлескоп.

Разьмер зернят дасягае 2.000 кілёмэтраў. Яны займаюць усю паверхню сонца і шпарка па ёй плаваюць. Ад гэтых „зернят“, галоўным чынам, мы атрымліваем і съятло і цяпло. Вучоныя даводзяць, што гэтага съятла

і цяпла хопіць яшчэ на шмат часу. Сонца съвеціць і грэе ужо 20 мільёнаў год, і цяпла яго хопіць яшчэ на шмат мільёнаў год.


Уся матэрыя на сонцы знаходзіцца ў першапачатковым стане. Яна палае і бушуе, вагаецца то памерна, то раптам закіпае, бурліць; ад гэтых віхураў на сонцы зьяўляюцца ямы, упадзіны, якія ў тэлескоп выглядаюць плямамі (мал. 28).

Яны надта вялікія. Даўжыня іх часамі дасягае да 80.000 кілометраў. Некаторыя плямы трываюцца толькі некалькі дзён, некаторыя некалькі тыдняў і месяцаў.

Наглядаючы за плямамі, вучоныя знайшли, што сонца абарачваецца наўкола сябе ў пра-  
вы бок. Прычым поўны абарот яно робіць за 25—26 дзён.


Час-ад-часу з сонечнае масы вырываюцца распаленые слупы прухкіх газаў і пары. Страшэнна шпарка яны ім-  
чацца ўгару. Паднімаюцца на тысячы кілометраў, але сіла цяжэньня зноў цягне іх уніз, на сонца, дзе яны, ахалоджаныя, выклікаюць яшчэ большую завіруху (мал. 29).

Гэтыя слупы часам можна бачыць і простым вокаў. Толькі трэба глядзець праз задымленое шкло, каб не пасуць вочы. А яшчэ лепей, калі ў каго ёсьць пакой, які ўдзень можно зацямніць шчыльнай вакяніцай, або чым-небудзь іншым. Пракруціўши ў зацямненіі дзірачку таўшчынёю на аловак і пачакаўши, покі праменчык сонца трапіць у дзірачку, мы самі ўгледзім тое, аб чым ужо



Мал. 28. Сонечныя плямы.


гаварылася. Для гэтага толькі трэба злавіць сонечны пра-  
менык на ар-  
куш паперы.



Мал. 29. Слупы газаў на сонечнай паверхні.

Тады мы ўба-  
чым і сонечныя  
плямы. Нагляда-  
ючы ж іх цярп-  
ліва, мы можам  
заўважыць, як  
яны паволі ру-  
хаюцца па сонеч-  
ным кругу (са-  
прауды аbara-  
чаецца сонца, а  
ня плямы руха-  
юцца).

Сонца аbaraчаецца ня толькі наўкола сябе. Яно яшчэ  
разам з сваёй сям'ёй імчыцца ў сусветнай прасторы



Мал. 30. Рув зямлі ў сусветнай прасторы.

ў кірунку да сузор'я Ліры. Дзякуючы гэтаму нашая зямля, куляй аbaraчаючыся наўкол сонца, рухаеца не па са-праўднай акружыне, а вырабляе лінію, як на шрубе (мал. 30).

Рухаеца сонца страшэнна хутка: штогод яно адлятае ўперад на 230 мільёнаў кілёмэтраў. Але адлегласць да бліжэйшых зор такая вялікая, што патрэбны самыя дакладныя прылады і шмат цярплівасці, каб заўважыць за цэлыя месяцы і гады, што мы падыходзім бліжэй да адных зор, а другія пакідаем. Даволі сказаць—калі сонца і мы будзем імчацца да сузор'я Ліры па простай лініі, то мы прыляцім туды толькі праз мільён год.

**Пытаныні.** Як вялікае сонца? З чаго складаеца сонца? У якім стане матэрыя на сонцы? Што гэта за сонечныя плямы? Да якога сузор'я імчицца сонца? Як шпарка рухаеца сонца? Цераз колькі год мы даляцім з сонцам да сузор'я Ліры? За колькі дзён аbaraчаеца вакол свае восі сонца?

**Работы. Вылічце:**

- а) за колькі год дайшоў-бы падарожнік да сонца, калі-б ён ішоў па 40 кілёмэтраў у суткі?
- б) за колькі-б часу даляцела да сонца бомба з гарматы (а яна ляціць  $\frac{1}{2}$  кілёметра ў сэкунду)?

**Сонечная цяплыня**

Колькі цяплыні даюць нам праменчыкі сонца? Сонца нас грее, дае нам сілу. Узімку, калі сонца, ходзіць нізка, праменчыкі сонца толькі чуць ліжуць зямлю, і таму слаба яе награюць. У нас тады холадна, рэчкі і вазёры ўбіраюцца лёдам, зямля засылаецца сънегам, расыліны спыняюць свой рост. Але вось вясна. Сонца ідзе па небе ўсё вышэй і вышэй. Усё прачынаеца. Гіне лёд і сънег. Пачынаюць булькаць крынічкі ды рэчкі. Зеляннее лес.

Вельмі многа трэба было-б спаліць дроў, каб растапіць сънег, што выпаў у нашай вёсцы ці мясцовасці. А сонца гэта робіць за некалькі дзён. Але цяплыня сонца ня толькі ідзе на адтаваньне сънегу і лёду, яна робіць яшчэ вялікую працу.

Кожны наглядаў рух халоднага паветра, калі адчыніць дзіверы з цёпла га пакою ў халодны. Халоднае паветра ідзе нізам у цёплы пакой, а цёплае выходзіць з яго— уверсе. Таксама адбываецца і вецер па зямлі. Адно месца на зямлі награецца праменямі сонца больш, чым другое. Паветра ў гэтым выпадку ня можа застасца спакойным. Яно пачынае рухацца: пачынаецца вецер. Чым большая розыніца ў награваныні, тым мацнейшы вецер. Вецер жа мае вялізную сілу. Ён надзымувае парусы і гоніць нашыя лодкі ды караблі. Ён круціць крылы мільёнаў ветракоў і меле наша збожжа. Вялікі-ж вецер можа набіць і бяды—вырывае з каранём дрэвы, зьдзірае стрэхі з хат і нават разбурае цэлыя гарады. Уся гэтая сіла--ад сонечнай цяплыні.

Сонечная-ж цяплыня паднімае ваду з мора, рэчак і вазёў у выглядзе пары высока ў паветры. Там гэтая пара рабіцца туманам, утварае хмары, з якіх потым ідзе на зямлю дождж і палівае яе. Вада ідзе ў глебу, зьбіраецца ў ручайкі ды рэчкі. З рэчак вада ідзе ў мора і нясе на сабе плыты, віціны, людзей.

Пры гэтым рэчкі размываюць берагі, прыносяць у сваё вусьце пясок і ўтвараюць вялікія плыткія месцы, а потым і цэлыя выспы.

Рэчкі размываюць нават вялізныя горы, а часам зусім змываюць вялікія прасторы на зямлі. Усё гэта ідзе ў мора.

Мора ад гэтага рабіцца больш плыткім і паверхня зямлі больш гладкай. На месцы мора зьяўляюцца шырокія нізіны. Сотні і тысячи год ідуць на такую работу. Работа гэта вялізная, а крыніца яе—цяплыня сонца.

Калі мы палім печы, спальваем дровы, мы атрымліваем цяплыню. Але расыліны растуць толькі пад упливам праменя ѿ сонца, таму, падпальваючы печ, мы грэземся ўласна коштам цяплыні сонца. Сонца назыбрала для нас вялізныя запасы апалу ў выглядзе наших аграмадных лясоў.

Яшчэ больш апалу ў нетрах зямлі. Там ляжаць тоўстыя пласты каменнага вугалю, торфу, крыніцы нафты,— усё гэта ўтварылася з расылін, якія раней расылі на зямлі і захавалі ў сабе сонца.

Такім чынам, уся праца чыгунак, паразодаў, фабрык ды заводаў адбываецца дзякуючы захаванай у апале цяплыні сонца.

Жывёлы харчуюцца расылінамі, чалавек таксама харчуюцца некаторымі расылінамі і мясам жывёл. Цяплыня нашага цела падтрымліваецца дыханьнем, пры якім спальваецца вугаль, што трапіў у нашу кроў з ежы. Праца вугаль чалавек можа толькі калі харчуюцца, значыцца — зноў коштам схаванай цяплыні сонца.

Жыцьцё і рух жывёл ды чалавека магчыма толькі пры існаванні сонечнай цяплыні і святла. Дзейнасць чалавечай мысьлі магчыма толькі пры правільнай працы мазгой і нэрваў, якая залежыць ад харчаванья ўсяго организму, што было-б немагчыма бяз сонца.

Такім чынам, мы самі жывем, працуем і мысьлім, дзякуючы сонечнай цяплыні і святлу.

Сонца — крыніца нашага жыцьця, нашай фізычнай і разумовай працы і жыцьця ўсяго, што жыве на зямлі. Прамені сонца прыносяць нам вялізарную колькасць цяплыні. Адкуль-жа бярэ сонца гэтую цяплыню і ці надоўга яе хопіць?

Цяплыня ідзе ад сонца не таму, што сонца гарыць, а таму, што матэрый сонца, распадаючыся на складніковыя часткі, вылучае вялізную колькасць цяплыні і, апрача таго, сонца заўсёды съціскаеца, пры гэтым яго часціны рухаюцца, трущца адна аб адну і гэтым утвараюць цяплыню. Съціскаючыся, сонца паступова астые. Велічыня-ж сонца аграмадная, і таму запасу гэтай цяплыні вельмі і вельмі многа: яе хопіць яшчэ на шмат мільёнаў год.

Пытаньні. Што дае нам сонца? Ад чаго залежыць рух паветра? Як вялікая сіла ветру? Чаму ідуць дажджы? Што гэта рухае плыты па рэчцы?

#### Работы.

1. Напішэце, як цяплыня сонца робіцца ветрам?
2. Напішэце, чаму хмары ёсьць вынік работы сонца?
3. Раскажэце пра работу рэчак?

4. Раствумачце, чаму ўся нашая тэхніка ды прымесловасць ёсьць вынік сонечнай цяплыні ды съятла?

5. Напішэце, чаму чалавек можа думаць і працеваць толькі дзякуючы сонцу?

## П л я н е т ы

### МЭРКУРЫ

Зусім недалека ад сонца (50 мільёнаў кілёмэтраў) рухаецца плянэта Мэркуры. Гэтым імем даўнейшыя людзі звалі аднаго свайго бoga, які ў іх лічыўся весьнікам волі другіх багоў. Атрымала яго плянэта за сваю шпаркасць. Яна абягае сонца за 88 дзён. Папярочнік Мэркурыя складае 4.700 кілёмэтраў. У параўнанні з зямлёю Мэркурыя—кулька невялікая. Яна-б магла цалкам зьмясьціца ў нашым Атлянтычным акіяне (мал. 31).



Мал. 31. Мэркуры ў Атлянтычным акіяне.

Ні адна хмарка не хавае ад нас „твару“ Мэркура. І ўсё-ж такі астрономы нічога ня ведаюць аб яго паверхні: ён заўсёды палошчыца ў сонечных праменчыках і наглядаць яго вельмі цяжка, падыходзячы-ж блізка да зямлі, ён хавае свой твар ад нас. Мэркуры—цела цвёрдае.

**Пытаньні.** За што атрымала гэта плянэта назву Мэркуры? За колькі дзён яна абягае сонца?

**Працы.** Вылічце, як доўгі шлях Мэркурыя вакол сонца.

### ВЭНЭРА

#### Заданьні.


Наглядайце Вэнэру адразу пасля заходу сонца. Калі ў вас ёсьць падзорная труба, то вы можаце заўважыць і квадры Вэнэры.

Яскравай, дзіўна бліскучай зоркай звязе яна часам раніцою, а часамі ўвечар на небаскляпеньні. За гэтае яе дзіўнае звязынне даўнейшыя людзі далі ёй імя сваёй багіні прыгожасыці—Вэнэры. Праўда, звязе яна ня ўласным съятлом, а як і кожная плянэта, адсвечвае толькі сонечнае съятло (мал. 32).

Велічынёю з нашу зямлю, Вэнэра абарачаецца наўкола сонца з заходу на ўсход і праходзіць свой шлях за 225 дзён. Яна абкружана тоўстым пластам паветра, або інакш—атмосфэры. З гэтае прычыны на ёй заўсёды шмат хмарак. Усё гэта перашкаджае вучоным бачыць паверхню плянэты. Таму аб ёй можна выказваць толькі дагадкі. Сонца там съвіціць удвойчы яскравей, чым у нас, але ясных дзён на Вэнэры амаль ня бывае. Калі-б мы там радзіліся, дык ніколі ня бачылі-б дзіўных малюнкаў зоркавага неба.

На Вэнэры няма вады, няма і тлену. Хмары яе, маўцы, нішто іншае, як пыл, які ўзынімаюць віхры, што там існуюць.

Знаходзіцца яна ад сонца на адлегласці 108 мільёнаў кілёмэтраў. Яна бадай роўная зямлі (прамер яе складае 0,97 прамеру зямлі).



Мал. 32. Вэнэра.


Пытаньні. За колькі дзён праходзіць свой шлях Вэнэра? Чым аблукжана Вэнэра? Ці ёсьць на Вэнэры вада і тлен?

Працы. Вылічце, колькі наших месяцаў складаюць год Вэнэры.

### МАРС

Гэта чацвертая плянэта сонцевай сям'і. Яна мае падабенства з зямлёю. Таксама зъмяняе часы году; дзень і ноч на ёй амаль гэткія-ж, як і на зямлі, толькі год яе ўдвая даўжэйшы. Але праменчыкі сонца грэюць на ёй удвая слабей, чым у нас; значыцца, там вельмі холадна. Яна адсвечвае ад сябе крывава-чырвонае съятло, за які і атрымала імя бога вайны—Марса.

Гэта адна з самых маленькіх плянэт нашае систэмы. Яна ў 7 раз меншая ад зямлі, але шчыльнасьць мае аднолькавую з зямлём. Паветра Марса ўдвойчы радзейшае за



Мал. 33. Плянэта Марс.


наша паветра і мае ў сабе пару вады, але яе там мала. Каля канцавосьця плянэта мае на сабе як-бы белыя шапкі (мал. 33). Яны то зъмяншаюцца (улетку), то павялічваюцца (узімку) (мал. 34). Гэта ўсё напамінае нашыя зіму і лета. Паверхня плянэты ў некаторых мясцох чырвонаватая, а ў некаторых мае сіняватую-зеленаватую плямы. Аб чырвонаватай паверхні вучоныя згодна думаюць, што гэта сухазем'е, што-ж тычыцца сіняватых плям, дык шмат



Мал. 34.

хто з вучоных думае, што гэта моры, якія ўжо мільёны год пакрыты тоўстым пластам лёду.

Самую цікавую загадку плянэты Марса складае адна падрабязнасьць на яго паверхні. Гэта ледзь прыкметныя цьмянныя палоскі, якія зрэзалі плянэту па простых кірунках (мал. 35). Наўкола гэтых палосак ідуць гарачыя



Мал. 35. Каналы Марса.

спрэчкі астрономаў. Нейкі просты пададак, які маюць палоскі, так званыя каналы, зъдзівіў вучоных. Шмат хто з вучоных думае, што каналы пабудаваны разумнымі асабамі, але гэтак сама шмат хто з вучоных думае, што гэтыя каналы—мана вока. Спрэчкі дазволяюць адшукаць прайду. А тымчасам ня лішняе ведаць, што ўмовы, у якіх знаходзіцца плянэта Марс, прымушаюць нас думати, што жыцьцё на плянэце красуе, прайда, мо’ мала падобнае да нашага жыцьця.

Марс мае двух спадарожнікаў.

Абарачаецца ён вакол сонца за 1 г. 322 дні. Адлегласць яго ад сонца складае 228 мільёнаў кілётраў. Прамер яго складае 0,54 прамеру Зямлі.

Пытаньні. Чым падобен Марс да зямлі? Што вы ведаєце пра шапкі на Марсе? Што гэта за каналы на Марсе? Ці ёсьць на Марсе жыцьцё?

Работы.

1. Вылічце прамер Марса.
2. Прачытайце ў кнізе „Наш съяг“ артыкул „Ці магчымы жыцьё на Марсе“.
3. Намалюйце плянэту Марс і Зямлю.

ЮПІТАР

Снуочы за думкай па сонечнай сям'і, мы мелі справу з невялікімі съветамі, памеры якіх былі меншыя за разьмер нашае зямлі. Мы аддаліліся ад сонца толькі на адну дзесятую частку ўсяго шляху. Да мяжы сонцевае сям'і застаецца яшчэ дзевяць гэткіх частак. На нашым шляху пачынаецца царства аграмадзін, першай з якіх зъяўляеца Юпітар (мал. 36).

Юпітар знаходзіцца ад сонца ў пяць раз далей, чым зямля, і зъяе роўным жоўтым съветам.


Ёмасьць яго ў 1.300 раз перавышае ёмасьць зямлі. Але шчыльнасць яго ў чатыры разы меньшая за шчыльнасць зямлі. Адгэтуль трэба зрабіць вынік, што матэрый Юпітара знаходзіцца ў вадкім і газаватым стане, гэта знача ў стане распаленым. Абарачаецца наўкола сонца Юпітар на працягу нашых 12 год. Наўкола-ж сваёй восі ён абарачаецца за 10 гадзін. Каб гэтак хутка абарачалася наўкола сваёй восі зямля, дык на яе-б экватары паветра, вада, усе прадметы былі-б скінуты. Але на Юпітары гэта ня здарыцца, бо ён уладае сілай прыцягненія ўдвойчы большай, чымся зямля.

Юпітар—гэта напалову астылае сонца, якое ўжо ня мае ўласнага съятла, але яно яшчэ гарачае і не пасьпела пакрыцца скарынкай. Ён падобен да сонца. На ім няма ні сухазем'яў, ні мораў: скрэзь пашыран акіян вадкаватых мас, захвачаных віхурамі. У густым паветры Юпітара снуоць непразрыстыя хмары нейкіх газаў і пара вады.

З гэтае прычыны ён мае паласаты выгляд. У гэтым стане калісьці была і нашая зямля. Тое, што нашая зямля перажыла, Юпітар толькі пачынае перажываць.

Падабенства з сонцам Юпітар мае яшчэ і ў тым, што наўкола яго снуе цэлая сям'я спадарожнікаў—месяцаў.

Ён вядзе лад у 9 меншых съветах. Адзін з яго падарожнікаў, каб абысьці наўкола сваго ўладара, траціць больш трох



Мал. 36. Юпітар.

год. Можна думачь, што былі часы, у якія Юпітар зъяўляўся да сваіх спадарожнікаў сонцам, даючы ім цяплыню і съвятыло, якога яны ня могуць, дзякуючы далечыні, атрымаць ад сонца.

Пытаныні. Як вялік Юпітар? У якім стане заходзіцца Юпітар? Што-б здарылася ў нас на ёкватары, каб зямля рухалася

так хутка, як Юпітар? Чаму гэта ня здарыцца на Юпітары? У чым падабенства Юпітара з сонцам?


### Р а б о т ы.

1. Вылічце, у колькі раз сонца большае за Юпітар.
2. Намалюйце для парабаньня сонца, Юпітар і зямлю.

### С А Т У Р Н

Яшчэ меней съятла і цяплыні пасылае сонца наступнай плянэце Сатурну. Гэты бліжэйшы сусед Юпітара аддален ад плянэты аграмадзіны амаль настолькі, наколькі Юпітар аддален ад сонца.

Але Сатурну цяпло ня вельмі патрэбна. Ён гэтак сама, як Юпітар, напалову астылае сонца. Ва ўсім ён падобен да Юпітара. Толькі яго год раўняецца  $29\frac{1}{2}$  нашым гадам



Мал. 37. Плянэта Сатурн з спадарожнікамі.

а вакол сваёй восі ён абарачаецца бадай за 10 гадзін. У яго, гэтак-сама як і ў Юпітара, шмат спадарожнікаў—месяцаў (10), якія раскінуты на розных адлегласцях ад плянэты і абарачаюцца наўкола яго ў розныя тэрміны.

Асабліва цікавы Сатурн тым, што ён мае наўкола сябе абручы (мал. 37). Яны ня суцэльныя, а складзены з драбнейших цвёрдых частак матэрыі і роем уюца наўкёла Сатурна. Гэтыя абручы вельмі падобны да паласы астэройдаў, якія кружацца наўкола сонца.

Сатурн заходзіцца яшчэ ў вадкім стане.


Папярэчнік Сатурна ў  $9\frac{1}{2}$  раз большы за папярэчнік Зямлі.

**Пытальні.** Чым падобен Сатурн да Юпітара? Што ён мае вакол сябе? Колькі ў яго спадарожнікаў? У якім стане яго матэрыя?

**Работы.** Вылічце папярэчнік Сатурна.

### УРАН І НЭПТУН

Доўгі час Сатурн лічыўся апошнім членам сонечнае сям'і. Але 200 год таму назад адзін вучоны вынайшоў яшчэ адну плянэту. Яе назвалі Уранам (мал. 38). Восем-



Мал. 38. Уран і Нэптун. (Пасярэдзіне зямля).

дзесят год павінен імчацца Уран у напалову цёмнай прасторы сусьвету, каб абыйсьці свой шлях наўкола сонца. Гэтая плянета прычыніла шмат клопатаў вучоным. Яны ўсё абмеркавалі, вылічылі яе вагу і велічыню, вызначылі і яе шлях. Дакладна адзначылі, у які час дзе яна павінна быць: а яе няма і няма—не дайшла. Шукалі памылак у вылічэннях—усё правильна. А калі гэта так, дык плянета павінна быць у адзначаным месцы сэкунда ў сэкунду. Аднак Уран пазыніўся. Больш за 50 год біліся над гэтай зьявой вучоныя. Нарэшце, адзін вучоны зрабіў дагадку,

што плянэта Уран позыніца не па сваёй віне: яе затрымлівае үзякай невядомая вучоным плянэта. Некалькі год затраціў гэты вучоны на вылічэнье, але затое давёў, што сапраўды на плянэту Уран робіць уплыў навынайдзеная плянэта. Ён вылічыў, што яна знаходзіцца ў 30 раз даўней ад сонца, чым нашая зямля. Прамер невядомай плянэты больш за земны прамер у чатыры разы. Год-ж агэтае плянэты складае 165 нашых гадоў. Ён азначыў месца, дзе яна знаходзіцца. Вучоныя навялі ў тое месца тэлескопы і сапраўды ўбачылі новую плянэту, якой далі імя — Нэптун.

Як мы бачым, каб вынайсьці гэтую плянэту, вымераць, зважыць яе, вучонаму чалавеку на'т не патрэбна было на яе спачатку паглядзець. Законы нябеснай мэханікі былі ўжо так дасьледжаны, што па руху аднае плянэты стала магчымым знайсьці другую плянэту і яе, нябачную, зважыць, зъмерыць і з усёй дакладнасцю азначыць месца, дзе яна павінна быць.

Абедзьве плянэты Уран і Нэптун па сваім фізычным стане, як і Сатурн, падобны да Юпітара. Яны маюць, трэба думаць, атмосферу, аб якой цяжка меркаваць што-небудзь, маюць і спадарожнікаў: Уран — 4, а Нэптун — 1. Магчыма, яны маюць і болей спадарожнікаў, але, каб іх угледзець, нашыя тэлескопы пакуль што слабыя.

**Пытаныні.** Як вучоныя знайшлі Нэптуна? Як далёка ад сонца Нэптун? У якім стане знаходзіцца Уран і Нэптун?

#### Работы.


1. Намалюце плян сонечнае систэмы.
2. Выпішце з разъдзелу „Плянэты“ ўсе плянэты, іх гады, спадарожнікаў, прамер.

#### Зацьменье сонца і месяца

Іншы раз ў часе поўня, г. зн. тады, калі месяц здаецца цэлым кругам, ён неспадзявана пачынае цымнечь. Спачатку цымнене невялікая частка яго, потым — палавіна, далей — трэйчэрцы і, нарэшце, увесь ён прападае. Мінае некалькі гадзін,

і месяц зноў паказваецца: вось засьвяціў маленькі яго акрайчык, які робіцца ўсё большы і большы. Далей ужо відаць палавіна месяца. Праходзіць яшчэ некаторы час, і поўны месяц зноў сьвеціць па-ранейшаму; ён зусім такі-ж съветлы і круглы, якім быў за некалькі гадзін да гэтага.

Тое-ж самае, толькі далёка радзей, бывае і з сонцам. Яно неспадзявана пачынае зъмяркаць, і страшная імгла агортвае тады зямлю. Жывёла пачынае непакоіцца: іншы



Мал. 39. Тлумачэнне зацьменення сонца і месяца.

раз цэлы статак, равучы, бяжыць з выгану ў вёску. Нават на несьвядомых людзей нападае страх, калі яны бачаць, што сонца раптам пачарнела і зорачкі сярод дня забліщчалі на пацымнелым небе (мал. 39).

Возьмем кулю і лямпу; хай куля стане паміж вамі і лямпай, як становіцца месяц паміж зямлёю і сонцам у новамесячча. Калі вы пры гэтым будзеце трymаць кулю крыху вышэй або ніжэй, то яна не заслоніць сабою лямпу, але вы можаце і так яе паставіць, што яна якраз заслоніць ад вас лямпу і нібы насунецца на яе ў выглядзе цёмнага круга. Потым вазьмече процілеглае становішча кулі, калі асьветленая частка яе відаць поўным съветлым кругам. Тут вы можаце так паставіць кулю, што, наадварот, ваша галава заслоніць съятло, якое падае ад лямпы

на кулю. Тады на поўны асьветлены круг кулі нібы насынешца ценъ і заслоніць яго на некаторы час. Гэтая практика нам паказвае, што зацьменье сонца і месяца таксама, як і квадры месяца, адбываюцца з прычыны руху месяца вакол зямлі.

Паўстае яшчэ пытанье: чаму зьмену квадраў месяца мы сапрауды можам наглядаць кожны месяц, а зацьмененьні бываюць вельмі рэдка? Чаму ж мы не наглядаем іх кожнае новамесячча і кожнае поўня? З нашага досьледу мы бачылі, што куля можа засланіць ад нас лямпу толькі ў тым выпадку, калі лямпа, куля і нашае вока разьмесцяцца на аднай простай лініі. Так было-б і з месяцам у кожнае новамесячча, калі-б месяц хадзіў вакол зямлі ў той самай роўніцы, як і зямля вакол сонца. Але сапрауды шлях месяца крыху нахілен да шляху зямлі. Таму ў большай частцы месяца у новамесячча або поўня ідзе крыху вышэй або ніжэй лініі, якая ідзе ад зямлі да сонца. Зацьменье здарыцца тады, калі месяц, ходзячы вакол зямлі, перасячэ роўніцу шляху зямлі вакол сонца, стаўшы адначасна якраз паміж сонцам і зямлёю.

Трэба звярнуць увагу на тое, што паміж зацьменнем сонца і месяца ёсьць вялікая розніца. Сонца само сьвеціць, і калі яго засланяе месяц для якога-небудзь месца зямлі, то ў другіх месцах сонца сьвеціць, як заўсёды. Таму зацьменье сонца бывае відаць не на ўсёй зямлі і неаднолькава: у некаторых месцах усё сонца заслонена—поўнае зацьменье, у другіх толькі частка сонца заслонена—частковае зацьменье сонца, а, урэшце, і вусім няма ніякага зацьмення. Апрача таго, з тae прычыны, што месяц рухаецца, то і зацьменье нібы перамяшчаецца па зямлі, покі ня сойдзе з зямлі.

Што-ж тычыцца зацьменняў месяца, то тут справа адбываецца так: калі ўжо зямля засланіла сабою сьвет ад сонца да месяца, то месяц зробіцца цёмны, і ніадкуль яго ня відаць. Значыць, зацьменье месяца з усіх месца зямлі відаць аднолькава (зразумела, бачыць яго можна толькі з тэй палавіны зямлі, на баку якой у гэты час знаходзіцца месяц). Калі месяц увесь хаваецца ў ценъ ад

зямлі, то бывае поўнае зацьменыне месяца. А здараецца і так, што цень зямлі закране толькі край месяца і тады адбываеца частковае зацьменыне месяца. Але наогул для ўсіх месц зацьменыне месяца наступае ў адну і ту ю гадзіну і хвіліну.

Частка месяца, што трапіць у цень, звычайна ня зусім прападае, а съвеціць яшчэ нейкім слабым чырвонаватым съвятлом. Гэтае асьвятленыне атрымліваеца ўжо ад праменіння ѿ сонца, якія прайшлі праз земную атмосферу і трапілі на паверхню месяца.

Бліжэйшае поўнае зацьменыне сонца будзе відаць у СССР 19 ліпня 1939 году.

Даўнейшыя людзі думалі, што зацьменыне сонца здараецца з наступнае прычыны: на сонца нападае вялізная хмара і хавае яго ад людзей сваім чорным целам. Яна хоча яго зьесці. Па іх думцы, трэба было-б як-небудзь вызваліць беднае сонца. Духавенства карысталася выпадкам, служыла малебны аб збавеніні ад страшнага суду. Цёмны-ж народ выходзіў на вуліцу і стараўся гармідарам напалохаць хмару: стралілі, крычалі, білі ў бубны і скавароды. А ў Кітаі гэтае самае рабіла само духавенства. Як толькі народ выходзіў на вуліцы, выходзіла і яно з сваімі прычындаламі. Вытлумачыўшы народу, што гэта злы дух— „дракон“ хоча зьесці сонца і што з гэтае прычыны трэба шчыра памаліцца і прынесці ахвяры, каб прагнаць дракона, духоўныя асобы дзялілі між сабою працу— „адны шчыра маліліся“, а другія трашчалі трашчоткамі, а можа „дракон“ спалохаеца, а трэція проста гралі на съвятых дудах і бубнілі ў съвятыя бубны. Як-жа не дайсці гэткім пацерам да бога? Ці то пад уплывам багоў з неба, ці то гучных пацер з зямлі „дракон“ пачынае разумець, што сонца есьці ня можна і пакідае свае замеры.

Сапраўды-ж, як мы ведаем, няма ніякае хмары, ніякага дракона. Месяц, падлягаючы законам нябеснае мэханікі, праходзіць між сонцам і зямлёю і закрывае ад нас сонца. Зацьменыне канчаеца. Цёмны люд прыходзіць да памяці. А духавенства за сваю „працу“ зьбірае шмат ахваря. І будзе зьбіраць, покі будуть зацемнены людзкія мазгі.

покі навука не пашырыцца сярод гарапашных мас і не разьвее дурман веры.

Заданьні. Прачытайце ў кніжцы В. Лункевіча—„Неба і зоры”, на стар. 1—7 з артыкулу „Зацьменьне” і зрабеце так, як раіць кніжка.


### Як далёка да зор

Мы ведаем, што да зор вельмі далёка. Уявіць адлегласці, на якіх яны знаходзяцца ад нас, вельмі цяжка.

Гэтак сама цяжка ўявіць сабе і іх велічыню. Прауда, прамер некаторых зорак у 30 раз менш за прамер сонца. Але ёсьць зоры большая за сонца ў некалькі тысяч раз. Гэтак, адна з самых вялікіх зорак, якія ведаюць вучоныя, Канопус, мае ёмасьць у  $2\frac{1}{2}$  мільёны раз большую, чым ёмасьць сонца (мал. 40 і 41).


Святло ад гэтае зоркі ідзе да зямлі цэлых 489 год.

Простае вока паказвае нам у паўночнай палове неба каля 3.000 зор. Але калі глянеш на неба ў тэлескоп, дык яно



Мал. 40. Канопус і сонца.

літаральна загарыцца соткамі тысяч зорак. Дзе простае вока паказвае нам каля паўтара дзесятка зор (мал. 42), там у тэлескоп відны сотні (мал. 43).



Мал. 41. Сонца і зямля.

тым чырванець і, нарэшце, зынікне. Ужо ня съвеціць.

Вось белыя зоры заходзяцца ў больш распаленым стане, чым нашае сонца. На іх вельмі вялікая гарачыня. Чым больш бела съвеціць зорка, тым большую гарачыню яна мае. Белыя зоры самыя маладыя.

Жоўтыя зоры якраз падобны да нашага сонца. Яны гэтак сама, як сонца, съвеціць жоўтым съятлом і маюць тую-ж самую матэрыю. Іх юнацтва кончылася, яны зрабіліся дарослымі.


Што-ж такое зоры?

Гэта—сонцы, але яны ў шмат выпадках куды большыя за нашае сонца, больш яскрава съвеціць і маюць большую гарачыню.

Пазіраючы на зоры, мы бачым, што адны з іх съвеціць белым съветам, другія жоўтаватым, трэція чырвонатым.


Зойдзем у кузьню, там распалім жалеза—яно съвеціца белым съятлом. А як толькі яно пачне стынуць, дык съятло будзе жаўцець, по-

Жалеза астыла, яно



Мал. 42. Частка неба, як яго паказвае нам простае вока.

Шмат якія зоры съвецяць чырвоナватым съятлом. Яны ўжо ідуць, значыцца, да старасьці, стынуць. Наўкола іх ужо ўтварылася халоднае паветра.



Мал. 43. Тая самая частка неба, як яе паказвае тэлескоп.

Такім чынам, нашае сонца—не маладая, але і не старая зорка.

#### Некаторыя сузор'і нашага неба

Шмат тысяч год да нас людзі ня мелі ні гадзінніка, ні календара. Яны па зорках пазнавалі ўначы час, а наглядуючы зоры і сонца, умелі прадказваць, калі прыдуць поры году: вясна, лета, восень і зіма.

Каб ня зблудзіць у моры, мораплаўцы ўночы па зорах накроўвалі свае караблі, а пастухі яшчэ ў самыя старажытныя часы ўмелі па зорах знаходзіць сабе дарогу ў неаглядных стэпах.

Паступова людзі навучыліся ня толькі адрозніваць зоры, але і заўважылі, што яны захоўваюць паміж сабою адно і тое самае палажэнне. Людзі заўважылі такім чынам, што зоры разъмяшчаюцца на небе рознымі фігурамі, і што гэтая фігуры заўсёды аднолькавыя. Гэтыя фігуры, або групы зор, называюцца сузор'ямі. Ім людзі давалі розныя назвы. Умеючы адрозніваць зоры, чалавек пачаў даваць назвы і асобным зорам.

Каб умець знаходзіць зоры і сузор'і на небе, трэба ведаць хоць-бы адно сузор'е.

Вось сузор'е, якое, напэўна, ведаюць усе. Гэта—сузор'е Вялікая Мядзьведзіца. Калі неба будзе зорнае сёньня ўвечар, то адшукайце на небе гэтае сузор'е.


У гэтым сузор'і сем яскравых зорак разъмешчаны ў выглядзе кашаля з ручкаю: яны адразу зварачаюць на сябе ўвагу. Шукаць гэтае сузор'е трэба або над сваёй галавою, або ў паўночнай частцы неба.

Калі злучыць у думках лініяй дзьве крайніх зоркі—Вялікай Мядзьведзіцы—насок кашаля—і адмераць гэтую лінію 5 раз, прынамсі, на адлегласць ад наска да канца ручкі кашаля, як паказана на малюнку (гл. мал. 44), то мы знайдзем самую важную зорку нашага неба, так званую Полярную Зорку, або Полюс Сьвету.

З усіх зор адна толькі гэтая зорка заўсёды відаць на адным і tym самым месцы,—недалёка ад сярэдзіны неба, праста на поўнач. Па гэтай зорцы ў кожную гадзіну ночы можна паказаць дзе поўнач.

Калі стаць тварам да Полярнай Зоркі, то праста перад намі на горыонце будзе поўнач, ззаду нас—поўдзень, направа—усход, а налева—захад. Таму вось на ўсіх плянах і картах зямлі поўнач зъмяшчаецца ўверсе, поўдзень—унізе, усход направа, заход налева.

Полярная Зорка належыць да сузор'я, якое называецца Малая Мядзьведзіца. Сузор'е гэтае таксама падобна да кашаля, толькі ён меншы і павернуты ў другі бок. Полярная Зорка знаходзіцца ў самым канцы ручкі гэтага кашаля, і калі знайсьці яе на небе, як паказана на малюнку (гл. мал. 44), то лёгка знайсьці і ўсё сузор'е Малой Мядзьведзіцы.



Мал. 44. Выгляд паўночнага зорнага неба, і як знайсьці сузор'е на небе.

Каб пазнаць і другія сузор'і, якія знаходзяцца каля Вялікай Мядзьведзіцы, трэба толькі, як паказана на малюнку (мал. 44), праводзіць такія самыя лініі ў думках па небе. Напрыклад, працягваючы хвост Вялікай Мядзьведзіцы, як паказана на малюнку (мал. 44), мы знайдзем прыгожае сузор'е Волапаса з яскравай чырвонаватай зоркай Арктурам. Гэта вядомы паганяты мядзьведзяў, якога людзі яшчэ ведалі ў самыя старажытныя часы. Паглядзеце на неба і знайдзеце Арктура і гэтае сузор'е Волапаса.

Над Волапасам у выглядзе місы знаходзіцца сузор'е Паўночнай Кароны, з яскравай зоркай—Гемай.

Працягваючы верхні край кашаля Вялікай Мядзьведзіцы, як паказана на малюнку, вы знайдзеце пяцікутнік з яскравых зор. Гэта сузор'е—Вознік, у якога самай яскравай зоркай будзе Капэля, або Каза.

Калі правесьці ў думках лінію праз дзіве крайнія зоркі кашаля Вялікай Мядзьведзіцы не да Полярнай Зоркі, а ў процілеглы бок, то мы ўгледзім на небе адваротны пытальнік з зорак. Гэта—Грыва Льва. Цяпер ужо лёгка адрозніць і ўсё сузор'е Льва ды знайсьці самую яскравую зорку гэтага сузор'я, якая называецца Рэгул, або Львінае сэрца. Колер яе блакітна-белы.

Калі-ж правесьці лінію праз кашэль Вялікай Мядзьведзіцы з рогу на рог, як паказана на малюнку, то мы знайдзем сузор'е Блізньюкі з яскравымі зорамі: Полукс і Кастор.

### Заданьні.

1. Найдзеце сузор'е Вялікай Мядзьведзіцы і замалюйце ў сыштак становішча яго.
2. Знайдзеце ў сузор'і Малая Мядзьведзіца самую выдатную зорку ва ўсім съвеце—так званую Полярную Зорку, або Полюс Свету.
3. Выпішце з гэтага разъдзелу сузор'і, знайдзеце іх на небе ды параўнайце самыя яскравыя зоркі ў іх.
4. Прачытайце пра зоры ў кніжцы В. Лункевіча—„Неба і зоры“, стар. 22—27.

### Кометы

Нашае вока прызычайлася да жыцьця небаскліпенія, і вось раптам, праўда, гады ў гады, на небе зьяўляеца як быццам новая зорка. Праз дзень, другі яна робіцца ўсё большай і яскравай. У яе зьяўляеца невялікі хвост. Гэта і ёсьць комета. Дзень ада дня яна ўсё расьце і распускае свой хвост. Нарэшце, галава робіцца величынёю з месяц, а часамі і большай, хвост-жа займае амаль цэлую

палову неба (мал. 45). Праз некаторы час комэту відаць і сярод белага дня. Потым разъмер комэты пакрысе зъмяншаещца; яна ўбывае і, нарэшце, комэта хаваещца ад нас: выглядае маленькай, нявіднай для вока. Потым яе нельга бачыць і ў тэлескопы; яна пакінула сонечную сям'ю і павандравала да іншых сем'яў.

Комэты болей чымся ўсе іншыя нябесныя падарожнікі зъдзіўлялі чалавека. Яны заўсёды палохалі яго і нават наводзілі жуду.

А тымчасам комэта—гэткі-ж нябесны падарожнік, як іншыя сьвяцілы. Толькі яна інакш пабудована: яна складзена з асобых цвёрдых, буйных і малых, часцін пылу і газу.

Комэты зъяўляюцца да нас з другіх сусьветаў. Сонца і плянэты прыцягваюць іх, захопліваюць у сваю

Мал. 45. Вялікая комэта  
ў 1812 г.



сям'ю. Адны комэты назаўсёды застаюцца ў сонечнай сям'і, пачынаюць рухацца наўкола сонца разам з плянэтамі. Другія-ж комэты імчацца вельмі шпарка, дзякуючы чаму сонца не пасыпвае закруціць іх наўколо сябе. Яны падыходзяць да сонца, праносяцца віхурай міма яго, лятуць далей у нязъмерную простору сусьвету, і ніколі не зварачаюцца да нас. Гэта—госьці з іншых съветаў. Шмат комэт ходзіць і наўкола сонца, але ня ўсе з іх можа бачыць простае вока.

Комэты часта зъмяняюць свой выгляд. Ні адна комэта не зварачаецца да нас зусім гэткай, якой яна зъяўлялася раней. Так, у лістападзе 1872 году астрономы чакалі аднае комэты, якая за трынаццаць год перад гэтым праходзіла каля зямлі. І, заместа комэты, зъявілася шмат падающих зор (мал. 46). З гэтага часу вучоныя ня бачылі болей гэтае комэты, але толькі кожны год каля 21 лістапада зъяўлялася шмат падающих зор, якія ляцелі ўсё з аднаго месца.

### Падаючыя зоры

Гэткі распад комэт наглядаўся шмат раз. Часамі комэты разваливаюцца на асобныя часткі на вачох на-гледчыка. Адгэтуль вучоныя зрабілі вынік, што комэты, разваливаючыся на часткі, зусім зьмяняюцца ў падаю-чыя зоры.

Як мы ўжо ведаем, комэты складзены з дробных частак рознай матэрыі. Рухаючыся сваім шляхам, гэтая



Мал. 46. Падаючыя зоры.

часткі адстаюць ад галавы комэты, пакрысе рассыпаецца ўся комэта, а яе часткі ўтвараюць наўкола сонца вяліз-нае колца.

Час-ад-часу гэтая астачы комэты сустракаюць зямлю: зямля цягне іх да сябе. Яны зваліваюцца на зямлю, трущца аб паветра, распальваюцца ад гэтага і робяцца съветлымі, віднымі для вока. Гэта і ёсьць тое, што мы прымаем за падаючыя зоры.

Звычайна яны да зямлі не далятаюць, бо ад вялікай гарачыні згарают нашчэнт. Але калі трапіцца вялікі ка-валак матэрыі, дык ён згарэць увесь ня можа, і зваліваецца

з вялікімі грымотамі. Гэта нябесны госьць. Ён мае вялікую каштоўнасць, бо вачавідкі съведчыць, з чаго складзена матэрый сусьвету, зацвярджае вынікі вучоных.

**Пытаныні.** Што такое комэты? З чаго яны складаюцца? Як часта іх можна бачыць? Адкуль паходзяць падаючыя зоркі? Ці часта іх можна бачыць?

**Работа.** Панаглядайце ўвечары за падаючымі зоркамі.

---

### III. ДАДАТАК

#### Адкуль пачалася вера

Глыбокую сувязь усяго жыцьця на зямлі з дзеяньнем сонца людзі добра высветлі толькі нядаўна. Але старожытны чалавек яшчэ з першабытных часоў адчуваў ня толькі гэту сувязь, але і поўную залежнасць ад сонца і неба. Зьяўленыне сонца раніцою, зынікненыне яго нанач надавала яму то радасць, то страх. Бачачы, як сонца ходзіць па небе, чалавек пачаў лічыць яго такой самай жывой істотай, як і сам. Адчуваючы сваю поўную слабасць перад сонцам, што так высока-высока ходзіць па небе, чалавек пазіраў на яго, як на вышэйшую істоту, і пачаў маліцца яму, каб улітасцівіць яго.

Ушанаваныне сонца, як бога, або съяды гэтага, ёсьць ва ўсіх верах усіх народаў. Нашы продкі называлі сонца „Даждь-богам“, г. зн. богам, які дае жыцьцё і ўсё дабро. Яшчэ куды раней у эгіпцян бог сонца лічыўся тварцом усяго сусьвету, усіх жывёл, істот і рэчаў. Сонца было адным з галоўных багоў усіх народаў. Вера кітайцаў заключае ў сабе ўшанаваныне сонца і зор. Пасъядоўцы Буды таксама зьяўляюцца ўшанавальнікамі сонца. Уплыў гэтых вер адбіўся і на другіх верах, як яўрэйская, хрысціянская, магомэтанская. Калі мы зьвернем увагу на мал. бога Мітры (мал. 47), якога ўшаноўвалі шмат якія народы, то ўбачым на ім усе азнакі бога сонца з звязаньнем вакол галавы, адначасна вельмі падобнага да таго, як малююць хрыста. Самыя святыя і рэлігійныя абрады звязаны з рознымі астрономічнымі



Мал. 47. Бог Мітра.

зъявамі і, галоўным чынам, з сонцам. Выніклі яны з практичных патрэб.

Тысячи год таму назад людзі былі ў поўнай уладзе сіл прыроды, не разумелі іх, ня мелі календароў і ня ведалі, калі надыйдзе тая ці іншая пара году. Яшчэ тады пачалі вылучацца асабліва назіральныя людзі, якія заўважалі зъяўленыне тых ці іншых зорак, а па іх—надыход пораў году. Яны хутка заўважылі, што веды гэтых зъяў даюць ім перавагу над рэштай больш цёмнай масы людзей, якая чакае ад іх рады. Яны пачалі апранаць свае веды ў таемную абалонку, якая толькі адсланяеца для прызначаных. З іх паступова ўтваралася кляса жрэцоў (даўнейшых папоў), або служак веры. Асабліва патрэбна было разъмяркоўваць свае працы па сонцу тады, калі людзі пачалі займацца зямляробствам. Жрэцы, наглядаючы рух сонца і зор, абвяшчалі ў цэрквах, калі надыйдзе тая ці іншая пара году, квадры месяца ды інш. Яны гэта справаджкалі пэўнымі абрарадамі, ахвярамі і съяткаваньнямі, у якіх жрэцы зъяўляліся нібы пасярэднікамі паміж людзьмі і багамі, ад якіх нібы залежала паслаць ці не паслаць вясну.

Усе галоўныя рэлігійныя съвяты, якія захаваліся да нашага часу, маюць на сабе адбітак гэтых старажытных звычаяў. Съвята коляды ёсьць відаадменнае съвята нараджэння сонца, звязанае з паваротам сонца на лета, калі сонца пачынае ўсё вышэй хадзіць па небе і даваець больш цяпла і съятла. У тыя часы гэты дзень быў 25 сінегля, чаму і коляды звязаны з гэтым днём. Съвята вялікдзень і па гэты дзень у хрысьціянскай веры звязана з вясновым роўнадзеннем. Яно пачынаецца ў першую нядзелю пасля вясновага новамесячча. У шмат якіх усходніх верах з вясновым роўнадзеннем звязвалася съяткаваныне съмерці зімы і вясновага ўваскращэння сонца. Вялікодная съвечка ёсьць нішто іншае, як знак съвету адраджонага сонца, пераможцы зімы.

Так паўстала рэлігія. Па меры таго, як навуковыя веды пачалі рабіцца здабыткам шырокіх мас насялення, уплыў і значэныне веры пачалі занепадаць, а ў практичнай дзейнасці яна стала і зусім непатрэбнай.

### Адкуль узялося шмат багоў

Першабытны чалавек-дзікун не адрозніваў сябе ад рэшты прыроды. Ён лічыў, што ўся вакольная прырода, кожная яе зьява і прадмет, хай сябе будзе гэта столік, пабудаваны яго рукамі, збудавана якраз, як і ён сам, і жыве жыцьцём, падобным да яго жыцьця. Інакш кажучы, згодна думкі дзікуна, кожная дробная зьява прыроды мела тыя-ж звычай і патрэбы, якія меў і чалавек, напр., падобна чалавеку вяла сваю гаспадарку. Значыць, паводле думкі дзікуна, між чалавекам і прадстаўнікамі ўсіх трох царстваў ня было ніякага рубяжу: яны лёгка маглі прыймаць на сябе стан другога, зъмянняцца адзін у аднаго. Адсюль паўстае вера ў абаротніцтва, гэта значыць вера ў магчымасць прымусовай або самаахвотнай зъмены ў расыліну ці жывёлу. Выпадкі падобнай зъмены ў народных казках і песнях сустракаюцца вельмі часта (ваўкалакі, зъмена кабеты ў зязюльку, дзяўчыны—у вярбу).

Але чалавек разумеў чалавека. Ён нават мог адгадваць яго замеры. Адгадаць-жа, аб чым вядуць гутарку зъвяры ці расыліны, аб чым яны думаюць і што яны знаюць аб невядомых чалавеку таемнасцях прыроды—не адгадаеш. Адсюль зъвяры здаваліся дзікуну небясьпечнымі. А каб ухіліца небясьпекі, паводле думкі дзікуна, належала ўступіць з тым ці іншым зъверам у суполку, карміць яго, за што той возьме дзікуна пад сваю апеку, будзе памагаць дзікуну сваімі таемнымі дадатнасцямі ў яго барацьбе за існаванье. Ролю гэтага апякуну-бажка іграюць і расыліны. Калі дзікуну шэнціла ў жыцьці, то ён такога бажка карміў, а калі дзікуну здаралася няшчасціце, дык ён пакідаў свайго апякуна і шукаў новага. Дзікун ва ўсёй прыродзе бачыў таемнае, цудоўнае, якое тлумачыў існаваньнем надпачуцьцёвых сіл. Чалавек заблукаваўся ў лесе, утапіўся ў рэчцы, праваліўся ў дрыгву,—усё гэта дзікун разглядаў, як вынік з дзеянняў адзначаных сіл. Малюючы іх падобнымі да сябе, дзікун прабаваў іх увасобіць. Гэткім чынам зъявіліся лесавікі, вадзянікі, палявікі ды інш.

Абкружаны з усіх бакоў таемнымі зъявамі, дзікун быў сымушаны паклапаціцца, каб жыць з імі ў згодзе. Дабіца

гэтага, паводле думкі дзікуна, магчыма праз кармленьне іх— „ахвяру“ і праз зьвяртанье да іх з ласкавай просьбай— малітвай. Адсюль пашло ўшанаванье прыроды. Але каб бога (незразумелае зъявішча) зусім залучыць на свой бок, дык трэ' было-б ведаць яго таемныя сілы і дадатнасьці, уменець імі карыстаца. Зразумела, гэта толькі падмоц чалавеку, які доўга жыў, а таму і шмат ведае,— „вядуну“, „ведзьмару“. Ён ведае замовы ці слова, якія могуць зрабіць уплыў на бога, знае спосаб адгадваць замеры бога. Вядзьмар можа выгнаць з чалавека хваробу, прымусіць яе перайсьці ў якую-небудзь жывёлу ці рэч, але таксама ён можа і навесьці яе на чалавека. Вера ў моц ведзьмара была гэткай вялікай, што захавала моц аж да нашых дзён.

Чалавек разумее толькі жывога чалавека. Калі-ж чалавек памрэ, дык, згодна думкі дзікуна, душа яго гэтак сама робіцца таемнай, а значыцца, і шкоднай. Яна мбжа быць на'т удвойчы, утройчы шкаднейшай ад іншых таемнасьцяй, бо да яе чалавечага разуму і хітрыкаў далучыліся яшчэ веды таемнага. Значыць, каб ня здарылася якой-колечы небясьпекі ці неспадзеўкі, трэба яе ўлагодзіць. Спосаб улагоджанья— перш за ўсё, прычыты над нябожчыкамі, каб душа бачыла, як яе любілі, а потым кармленьне. Калі добра паплакаць ды яшчэ лепш пакарміць, дык нябожчык усю сваю цудоўную моц аддасьць на карысьць жывых крэўных. Адсюль пашло ўшанаванье продкаў.

Поруч з ушанаваньнем прыроды і продкаў у дзікуна існавала ўшанаванье багоў, злучанае з зямляробчай працай і гадоўляй жывёлы. Спаміж такіх багоў вядомы большменш бог ураджаю Купала, Велес (Улась)— ахоўца жывёл.

Такім чынам мы бачым, што на першых часох жыцця чалавек меў вельмі шмат розных багоў і бажкоў.

### Адкуль узяўся адзін бог

Мы ўжо бачылі, як паўсталая вера, адкуль зъявілася шмат багоў і добрых і злых (нячысьцікаў). Адкуль-ж азяўся адзін бог?

Самае слова „бог“ паказвае, што вера ў яго зьявілася тады, калі існавалі багатыя. Якія-ж’маглі быць багатыры сярод першабытных людзей, калі кожны быў голы, як бізун, нават ня кожны дзень мог пад'есыці як сълед. Ня было тады ўласнасці, ня было падзелу на багатых і бедных.

Але з часам чалавече грамадзтва падзялілася на клясы. Зьявіліся прыгонцы і прыганятыя. Зьявілася ўлада адных людзей над другімі, зьявіліся цары, князі, вяльможы, чыноўнікі, паліцыя, жандары, турмы. Адным словам, усталяваўся такі парадак, калі адзін на семярых ліў свой пот, калі кожны чыноўнік лічыў сябе царом. А цара-ж ня інакш, як земным богам называлі. Адпаведна з такімі парадкамі на зямлі зъмяніліся і ўяўленыні людзей аб багох на небе.

Людзі-ж заўсёды малявалі надпачуцьцёвы съвет багоў так, як пабудован земны съвет. Калі ў наших продкаў на зямлі былі самымі галоўнымі дзяды-патрыярхі, начальнікі вялікіх сем'яў, то і дзяды-дамавікі, лясуны, вадзянікі былі галоўнымі багамі.

Калі-ж замест патрыярхаў зъявіліся цары, то адпаведным чынам зъмяніліся і ўяўленыні людзей аб небе. Цяпер гэта ўжо было „боскае царства“, наладжанае, як на зямлі. На зямлі—цар земны, на небе—цар нябесны—адзіны бог са сваімі служкамі. Значыцца, адзіны бог змаляваны з земнага цара, і для зъяўлення веры ў бога зусім ня трэба, каб ён існаваў.

### Заданні.

1. Прачытаць артыкулы: „Залом“ („Наш Сьцяг“, 167) і „З чаго памёр хлопчык“ (Наш Сьцяг, 173).
2. У хаце-читальні або і ў школе павінна быць такая кнішка: „Антырэлігійны падручнік“ з прадмоваю Ем. Яраслаўскага. Пачытайце ў ім гутарку сёмую—„Як і чаму зъявілася ў людзей вера ў бога“ (стар. 108—126).
3. Прачытаць гэтыя апаняданыні дома ўголос (хай бацькі паслухаюць).

## З Ъ М Е С Т

|   | Стар. |
|---|-------|
| <b>I. Зямля ў сонечнай систэме.</b>               |       |
| Зямля—дзіця сонца . . . . .                       | 5     |
| Царква проці навукі . . . . .                     | 11    |
| Утварэнъне зямное кары . . . . .                  | 12    |
| Зямля—куля . . . . .                              | 14    |
| Цяжэнъне . . . . .                                | 16    |
| Сутачны рух зямлі . . . . .                       | 18    |
| Дзень і нач . . . . .                             | 19    |
| Гадавы рух зямлі . . . . .                        | 21    |
| Глёбус . . . . .                                  | 25    |
| Разьмеркаванъне сухазем'я і вады на земнай кулі   | 28    |
| Клімат . . . . .                                  | 30    |
| Сярод лёду і вады . . . . .                       | 33    |
| На экватары . . . . .                             | 35    |
| Месяц—спадарожнік зямлі . . . . .                 | 38    |
| <b>II. Сонечная систэма.</b>                      |       |
| Неба . . . . .                                    | 43    |
| Дзе-ж знаходзяцца сонца, месяц ды зоры? . . . . . | 45    |
| Плян і маштаб сонечнай систэмы . . . . .          | 47    |
| Сонца . . . . .                                   | 50    |
| Сонечная цяплыня . . . . .                        | 55    |
| Плянэты . . . . .                                 | 58    |
| Зацьменъне сонца і месяца . . . . .               | 66    |
| Як далёка да зор . . . . .                        | 70    |
| Некаторыя сузор'я нашага неба . . . . .           | 72    |
| Комэты . . . . .                                  | 75    |
| Падаючыя зоры . . . . .                           | 77    |
| <b>III. Дадатак.</b>                              |       |
| Адкуль пачалася вера . . . . .                    | 79    |
| Адкуль узялося шмат багоў . . . . .               | 81    |
| Адкуль узяўся адзін бог . . . . .                 | 82    |



Беседы  
Л. Азанас.

1964 г.

4

ЦАНА 40 коп.

297  
920.17.23



80000000220699

Бел. пдзес  
1994 г.

Бел. пдзес  
1994 г.

